

Ба 4423

И. ГУРСКІ

ЛЮДИ ГВА



-60-2

v.

Б2 4423

Г-95

ІЛЬЛЯ ГУРСКІ

# ДРЫГВА

П'еса ў трох дзеях,  
чатырох абразкох


Нів. 1953 г. б44423

Бел. 24/7367  
1994 г. 048811

Б-  
Г-95



БЕЛАРУСКАЕ ДЗЯРЖАУНАЕ ВЫДАВЕЦТВА  
МЕНСК — 1928



Заказ № 543. У ліку 2000 экз. Галоўлітбел № 1951.

Друкарня Беларускага Дзяржаўнага Выдавецства.

25. 1. 2009

Д Р Ы Г В А

### А с о б ы:

ІГНАСЬ ДРОЗД—бедны селянін.

АГАТА—яго жонка.

ПЯТРУСЬ—іх сын.

БАРЫС ГРЫБ—вясковы каваль.

АЛЕСЬ СТРУК—вясковы кравец.

ГІРШ—местачковы балагол.

СЪЦЯПАН ІВАНАВІЧ КАРАЧУН—каморнік.

ГАННА ПІЛІПАЎНА—настаўніца.

БАНАДЫСЬ СМЫК—багаты селянін.

ЗОСЬКА—яго дачка.

АПАНАС БЯГУНЕЦ—бабыль.

СТАРЫ ДЗЕД.

СЕЛЯНІН.

СЯЛЯНЕ, СЯЛЯНКІ.

Дзея адбываеца на вёсцы ў нашыя часы.

## ДЗЕЯ ПЕРШАЯ

Зусім старэнская сялянская хата. Печ, ложак, стол, заслон, калаўрот, прасыніца, цабэрак з сечкаю. Поўны покуць абразоў. Сыцены абклеены газэтамі.  
Зіма. Вечар.

### ЗЪЯВА I

Агата—Ігнась

Агата (*прадзе*). Ігнаська, падкінь трохі карчагі, а то цёмна неяк стала.

Ігнась. У ваччу ў цябе пацымнела. Кідай ты яе смактаць. Няўжо яна табе за ўвесь дзень не абрыйдла?

Агата. Што-ж будзе, калі кіну? Глядзі, вунь апошнія порткі носіш і тыя ўсе ў латках.

Ігнась (*падкідае карчагу*). Ды ўжо-ж неяк перагаруем, а там бог міласэрны...

Агата (*перарывае*). Не ў „міласэрным“ тут справа! Скажы, доўга ты яшчэ будзеш цягніцца па гэтых сходах?..

Ігнась. Ат, не назаляй ты мне гэтымі сходамі. Кожны дзень ты зьвягаеш! Аж моташна!

Агата (*спынілася прасьці*). Што, ня прауду я сказала? Ды ты толькі падумай: усе людзі, як людзі, а ты, не раўнуючы, як той бусел, увесь дзень па балоце цягаешся, а як прыйдзе вечар, дык з хаты сходзіш. Ну, скажы, куды гэта годна?

Ігнась (*хвалюеца*). Дык выходзіць, што я не гаспадар, а лайдак нейкі!..

Агата (*зноў прадзе*). Ды ніхто гэтага ня кажа.

Ігнась (*ходзіць па хаце*). Але так выходзіць. (*Застанавіўся каля вакна, паўза*). От-жа нейкага прынесла яшчэ, ды гэткаю халадэчаю. На двор жах выйсьці, а яны едуць нямаведама куды.

Агата (*адвярнулася*). Мусіць трэба, калі едуць. Мо' дровы вязуць. Гэта-ж ты толькі баішся свой нос высунуць...

Ігнась (*заглядае ў вакно*). Да нас заехалі. Цікава, хто-ж бы гэта там быў?

Агата. Апраніся ды выйдзі паглядзі.

Ігнась (*надзяе кажух*). І як яны гэткаю завірухаю да вёскі дабраліся? Відаць, нейкія незнаёмыя, бо я гэткага каня ні ў кога ня бачыў.

Агата. Але-ж ты зьбіраешся, усё роўна, як на паншчыну...

Ігнась. Папругі ніяк не знайду. Ты часам ня бачыла?

Агата (усміхаецца). Вунь яна!

Ігнась. Дзе?..

Агата. Ды там, дзе палажыў! (Устае).

Ігнась (злосна). Разбазырылася ты, кабе-  
ціна! (Бярэ з ложка папругу). Даўно яна па  
табе не хадзіла! (Паказвае).

Агата. У-га! А гэтую штуку ты бачыў?  
(Паказвае хвігу). Страшыць надумаў.

Ігнась. Каб яна табе адсохла!

Агата (съмляецица). Дык бяз портак хадзіць  
будзеш! Якая табе з гэтага карысьць?

Ігнась. Дурніца! Не здарма кажуць, што  
ў бабы волас доўгі, ды розум кароткі... (Вы-  
ходзіць).

Агата. Дык я падстрыгу, мо' паразумнею!..  
(Адна). Абрыдла гэткае жыцьцё... (Падкладае  
карчагу). Дзень і ноч працуеш, а смаку ня  
чуеш, а як сядзеш за стол, дык акрамя  
бульбы ды цыбулі нічога ня ўгледзіш. Эх,  
доля наша горкая! (Уваходзіць Сыцяпан Іва-  
навіч, адзеўшыся ў доўгі кажух, з вялікім  
каўняром, твар чыста голены, у акулярах,  
тоўсты, гадоў пад сорак).

## ЗЬЯВА II

Агата—Съцяпан

Съцяпан (*скідае кажух*). У-уф! Цяжка!

Агата (*засумяцілася*). Дазвольце, паночак, таварыш, я павешу!..

Съцяпан (*холадна*). Калі ласка! (*Аддае кажух*).

Агата. А-я-яй, які цяжкі!.. Напэўна з пуд, а мо' і болей будзе!.. (*Вешае*).

Съцяпан (*ходзіць па хаце*). Дык добры вечар!

Агата. Добры вечар, паночку!

Съцяпан. Эх, добра было-б, каб як-небудзь самаварчык. (*Да Агаты*). Га?

Агата (*не разабраўши, зьдзіўлена*). Што?

Съцяпан (*голосна*). Каб як-небудзь чайку.

Агата. Нібы гарбаты панок хоча? Так?

Съцяпан (*злосна*). І не панок, і не таварыш, а Съцяпан Іванавіч!.. (*Працірае хустачкаю акуляры*). Га?

Агата. Ды разумею, панок, таварыш, Съцяпан Іванавіч. Зараз у саганчыку нагрэю.

Съцяпан. Еж сама свой саганчык, а я чайку хачу. (*Дастае з кішэні цыгаркі, закурвае*). Што?.. (*Чмыхае*).

Агата. На здароўе, панок, Съцяпан Іванавіч!..

Съцяпан. Што?

Агата. Нічога!.. нічога!..

Съцяпан (*злосна*). Як гэта нічога? Трэба прыгатаваць што-небудзь, ну хоць сала, каўбасак... (*Паўза*). А дзе-ж гаспадар дзеўся? (*Убок*). Куды ён мяне завёз?.. Вось нехрысьцы!..

Агата. Ён зараз, напэуна каня памагае выпрагчы.

Съцяпан (*скрывіўшыся*). Ды як-бы хутчэй, а то есьці хочацца. (*Ходзіць па хаце, курыць, застанавіўся і глядзіць у очы Агаце*). Ну, што чуваць? (*Чмыхае*).

Агата. Відаць, прастудзіліся, панок, а болей нічога... таварыш... Съцяпан Іванавіч...

Съцяпан (*зусім ня слухаючы Агаты*). Як жывяцё? (*Чмыхае*). Што?..

Агата. Ды яно нічога, гаруем патроху. (*Паўза*). Куды-ж гэта накіраваліся, панок? І як вы не баяліся ехаць гэткім позным часам? Відаць, па пільнай справе?

Съцяпан (*важна, садзіцца*). Але, вось усё па справах, усё жыцьцё ў справах, каб яны гэтыя справы пагарэлі!..

Агата. Дый жыцьцё ўжо наша, што пра яго казаць. (*У хаце крыху пацямнела*). Адно вось толькі чалавек яшчэ мае надзею... (*Папраўляе карчагу*).

Съцяпан (*напалохана*). Ці не звар'яцела ты, кабеціна, што гэта ты робіш?.. Ты-ж

хату можаш спаліць!.. Чаму ты тут агоńчык раскладаеш?.. (*Хоча раскідаць*).

Агата (*зъдзіўлена глядзіць на Съцяпана*). Невядома хто звар'яцеў!.. Агоńчык гэты я з маленства раскладаю і ніколі, дзякую богу міlamу, хаты не спаліла. Гэты агоńчык і съвеціць, і грэе, і корміць. У вас напэўна ў горадзе няма яго. Мой аб гэтym апавядаў, казаў, што там нейкая ляктрычнасьць маецца, дык вось маём надзею, мо' і нашы хаты калі-небудзь будуць абагрэтыя. (*Карчага разгарэлася, у хаце стала съветла*).

Съцяпан (*зразумеўши, пра сябе*). Першабытны стан!.. Цікава, як тут зроблена?.. (*Разглядае*).

Агата (*усьміхаючыся*). Нічога тут цікавага няма. Звычайная рэч. У нас амаль у кожнай хаце ёсьць.

Съцяпан. Адкуль-жа вы гэткія добрыя дровы бярэце, гэта-ж вунь як добра гараць.

Агата. Ха-ха-ха! Хіба гэта дровы? Гэта-ж карчага!

Съцяпан (*злосна*). Што?

Агата (*напалохана*). Смаляная карчага.

Съцяпан. А дзе вы яе бярэце?

Агата. Вядома дзе, у лесе, карчы капаюць, а з іх і карчагу робяць. Ды вось яшчэ думаюць балота расчысьціць. (*Думае*). Але-ж там ня будзе...

Съцяпан. Дзіўна! Надзвычайна добра, нават і пагрэцца можна. (*Грэе руکі*). Ось каб гэта ў горадзе.

Агата. Навошта яна вам, там-жа лякtryчнасьці хапае.

Съцяпан. Яно хапае, але-ж каля электрычнасьці так не пагрэешся.

Агата (*зьдзіўлена*). Як?.. А мой-жа казаў, што нават зацірку зварыць можна...

Съцяпан. Нічога твой не разумее.

Агата (*хітра*). Ды дзе-яму, невуку! Пачуў недзе, вось і плявузгае. (*Паўза*). Ай, якая я сапраўды, загаварылася і зусім забылася пра чаёк. Выбачце мяне, панок, дурную!? Вось як сустрэнеш разумнага чалавека, дык так і хо-чацца пагаварыць... Я зараз настаўлю, толькі вось цукру няма.

Съцяпан. Які-ж там чай бяз цукру?.. Дый дастаць, мусіць, няма дзе? (*Уваходзіць Гірш, высокі, худы, апрануты ў падраны кажух і сялянскую сьвітку, голены, гадоў 35*).

### ЗЬЯВА III

Агата—Съцяпан—Гірш

Гірш (*весела*). Добры вечар, гаспадыня!

Агата. Добры вечар! Сядайце. (*Глядзіць на Гірша*). Ды гэта-ж, здаецца, свой чалавек, з мястэчка, балаголам ездзіш.

Гірш. Так, з мястэчка. Мой дзед быў балаголам, бацька таксама і вось ад іх і я пераняў, але трэба было-б зъмяніць гэту профэсію... (*Падыходзіць да Агаты*). Дык частуйце, чым можаце, неспадзяянных гасьцей.

Агата (*весела*). А ўжо-ж трэба. Чым-бы толькі? (*Думае*). Але што маем, тым і прыймаєм.

Гірш. Ды нам і пачастунак невялікі: бульбы, цыбулькі, а хлеб і селядзец у мяне маецца. Вось і гішэфт! Але як з Сыцяпанам Іванавічам... (*звяртаецца да Сыцяпана*). Вы, напэуна, гэтага ня ўжываецце?..

Сыцяпан (*злосна*). Дзікасьць нейкая і больш нічога! Для іх-жа клапоціться, а яны хоць-бы што!

Гірш. Бедната. І рад-бы быў чалавек у рай, ды грахі ня пушчаюць...

Сыцяпан. Чаму-ж ты сюды заехаў?.. Ня-ужо тут ва ўсіх так?..

Гірш. О, не! (*Ціха*). Я дзеля каня. (*Падміргвае Агаце*). Агата, трэба падумашь, трэба зрабіць гішэфт! Разумееш!

Агата. А хто яго ведае!.. Хіба да Банадысёвых?..

Гірш (*думае*). Уй, Агата!—дальбог ты разумная кабецина, каб я так жыў. (*Ximpa*). Гэта-ж я галаву скруціў; думаўши, да каго завесьці Сыцяпана Іванавіча, і так не даду-

маўся, а ты адразу. (*Да Сыцяпана*). Сыцяпан Іванавіч, гэта кабецина разумнейшая за ўсю вёску! (*Заўважыўши, што Сыцяпан хвалюеца*). Уй, я зусім ня гэта хацеў сказаць. Сыцяпан Іванавіч, пойдзем да Банадысёвых, там усё, нават і... дзяўчата!

Сыцяпан (*не дачуўши*). Што ўсё, мне цікава ведаць? (*Чмыхае*). Я павячэраць хачу. Што?..

Гірш. Я вам кажу ўсё, гэта значыць: яешня, каўбасы, ну і... (*робіць пстрычку ў шыю*), як яе, але самі ведаеце... дый красуні ненаглядныя...

Сыцяпан. Ага! Так-бы і казаў! (*Задаволены*). Дык пойдзем ці што? (*Паўза*). А справы?

Гірш. Вінтэрас! Справа ня воўк, у лес не пабяжыць. Трэба-ж паесьці, дый адпачыць таксама.

Сыцяпан. Яно так. (*Да Агаты*). А дзе-ж гаспадар дзеўся?

Агата. А хто яго ведае... Мо‘ каню сена дае.

Гірш. Сыцяпан Іванавіч, вы ня ведаеце яе гаспадара?! Ого, гэта чалавек! Ды што чалавек— не чалавек, а золата. Гэта-ж заўсёды ён возьме што-небудзь дый выдумае. Уй, яго галава, адна галава чаго варта!!

Съцяпан. Навошта мне яго галава? Непатрэбна яна мне! Я пытаю, куды ён пашоў?

Агата. Калі ён ужо так патрэбен, дык я зьбегаю, пашукаю.

Гірш. Агата! Ігнась напэўна да Барыса Грыба зайшоў,—гэта-ж хэўра! Зьбегай па яго, Агатка!

Агата (*адзяеца*). Я зараз. І заўсёды ён, валацуга гэты, з хаты сходзіць.

Съцяпан (*таксама адзяеца*). Ды не патрэбен ён нікому. Я так пытаўся. (*Чмыхае*). Што?.. (*Да Агаты*). А далёка гэтыя Банадысёвы?

Агата. Да не! Вось тут. (*Пакавае рукою*). Праз некалькі хат...

Гірш. Яно і не праз некалькі, але і недалёка. (*Да Съцяпана*). Дык мо' пойдзем?

Съцяпан. Так, пойдзем. А справы, кажаш, назаўтра!

Гірш. Вядома! Хто яго і займаўся з імі, пасъля гэткае дарогі. Трэба адпачыць. (*Зъбираюца выходзіць*).

Агата. А ты, Гірш, зойдзеш яшчэ да нас ці не?

Гірш. А як-жа. Я зараз-жа прыду. Ты тут паклапаціся адносна вячэры. (*Абодва выходзяць*).

Агата. Добра. (*Адна, пасъля паўзы*). Што-ж гэта за ён? У мястэчку, здаецца,

такога ня было? Мусіць з гораду нейкі? Хванабэрысты, відаць! Але што мне да яго, трэба вось Гірша пакарміць, добры ён чалавек, відаць, па бацьку пашоў, бо' маці не такая была. (*Ставіць на трыноўжу саганчык з бульбаю*). Ад шчырага сэрца прыймаю, а таму дальбог шкада. Паніч! (*Чуваць у сенях стук*). Хто-ж бы гэта там быў? (*Уваходзіць Ігнась*).

#### ЗЬЯВА IV

Агата — Ігнась

Агата. Дзе гэта ты цягаешся? Ніколі не пасядзіш дома!

Ігнась. Ды ня крычы. Мусіць трэба, калі цягаюся. (*Чуваць у сенцах стук*).

Агата (*прыслухоўваецца*). Глядзі, каб злодзей не забраўся, апошняе ўкрадзе.

Ігнась (*съмляецца*). Няма чаго красыці, гэта-ж, мусіць, дуга скінулася. (*Паўза*). А дзе яны?

Агата. Хто?

Ігнась. Ды гэты пан агроном...

Агата. Хіба гэта агроном? А-а, вось хто ён!

Ігнась. Чаго ты так дзівішся?

Агата. Так сабе...

Ігнась. Мусіць ня так, ведаю я цябе, дзякую богу, ня першы год.

Агата. Не падабаецца нешта ён мне.

Ігнась. Усё-ж куды яны сышлі?

Агата. Да Банадысёвых пашлі. (Злосна).

Няхай ідзе! Дзё-ж я яму вазьму розных прысмакаў...

Ігнась. Што, да Банадысёвых?... (Кусае губу). Дрэнна, калі так!..

Агата. Чаму дрэнна?

Ігнась. Калі кажу дрэнна, значыць дрэнна!

Агата. Дык няўжо мне аб гэтым нельга ведаць? Усё жыцьцё вось так!..

Ігнась (задуменна). Прыйдзе час, будзеш знаць. (Уваходзяць: Барыс Грыб і Алесь Струк. Барыс Грыб—быўшы чырвонаармеец, вясковы каваль, высокі, стройны, носіць шлем, іншая вopратка—сялянская, каля 28 год. Алесь Струк—вясковы кравец, апрануты ў падраны кажух, у руках аршын, які замяняе палку, гадоў 35).

### ЗЬЯВА V

Агата—Ігнась—Грыб—Струк

Грыб. Добры вечар! (Складае шлем і вешае на цывік).

Струк. Добра ў вечар! (Съмляеца і таксама шукае цывіка павесіць шапку).

Агата. Няхай будзе добра! (Да Струка). Алеська, павесь вось там, каля скарача.

Струк. Дзякую за ласку! Каля дзьвярэй  
не хачу, яшчэ ўкрадзе хто... Я вось тут ле-  
пей (*вешае каля аброзоў*), з съвятымі разам...

Агата. А бадай цябе, ужо сівець пачаў,  
а ўсё жартуе.

Грыб. Вядома, калі ўродзіца цялятка з  
лысінкаю...

Струк (*перарывае*). Дык і кароўкаю бу-  
дзе хадзіць з „лысінкаю“... (*Да Агаты*).  
Слухай ты, няўжо гэта твой таксама ўра-  
дзіўся з „лысінкаю“!? Глядзі, як яна ў яго  
блішчыцы!..

Ігнась. Дажыві да маіх год, дык і ў цябе  
будзе блішчэць!..

Грыб. Лысіна ў чалавека—бабін гонар!

Агата. У-га!.. Які-ж мне з яе толк?..

Струк. Агатка, не грашы богу, гэта лы-  
сая галоўка не адну цябе выведзе з гора...

Агата. Чакай!.. Пакуль выведзе, дык і  
ногі выцягнем. Нават людзі ўжо цураюцца.  
Гэты пан, ці агроном, хто яго там ведае,  
пасядзеў, пачмыхаў носам, дый пашоў шу-  
каць лепшага... Гірш і той сышоў!..

Ігнась. Ай, ня дурыся ты, кабеціна. Пашоў,  
дык няма чаго шкадаваць. А Гірш хутка  
прыдзе, ён там не заседзіца, з гэтым мож-  
на рабіць справу. Ты вось лепей паглядзі,  
каб бульба не распарылася. (*Агата пады-  
ходзіць, зьнімае саганчык і адцэджвае ваду*).

Грыб. Памойму, трэба штосьці рабіць. Ад гэтага гуся дабра не дачакаешся, калі ён адразу пачаў шукаць сала ды каўбас... А ужо, калі ён папаў да Банадыся, дык той яго абкруціць, высмакча ўсё, што можна!..

Агата. У гэтым мо' і я трохі вінавата, але болей гэты Гірш. Ён-бы сам не надумаўся ісьці.

Ігнась. Ні ты, ні Гірш у гэтым нявінны. Сапраўды, чым-бы ты яго карміла? Гірш—разумны чалавек, але вось над гэтым і не падумаў. Выпрагаючы каня, мы з ім аб гэтым гаварылі, і я даручыў яму выкручвацца, а самому прышлося проста сыйсьці з хаты, каб вуши ня чулі і вочы ня бачылі... А выхаду другога ня было. (Да Агаты). Ты-б падкінула трохі карчагі, а то хутка будзем у жмуркі гуляць...

Агата. Няма чаго падкідаць.

Ігнась. Дык запалі лямпу, там-жа, здаецца, трохі было яшчэ газы.

Агата. Мужчыны пасядзяць і так.

Ігнась. Калі кажу запаліць, дык мусіць трэба. Заўтра мо' купім.

Агата. Што, зноў на ўсю ноч?.. Хоць-бы карысьць была якая з гэтага!.. (Запальвае лямпу).

Ігнась. Будзе! Ня я буду, калі не даб'юся чаго-небудзь лепшага.

Агата (злосна). Паглядзім! (*Грыб і Струк увесь час ходзяць па хаце*).

Ігнась. І глядзець няма чаго, трэба толькі час, ці, як кажуць вайскоўцы, вытрымка... (*Ідзе, садзіца на рагу стала, закурвае*). Дзе-жа гэта Пятрусь, нешта яго доўга няма?

Агата. Прыйдзе, ня дзе дзенецца. Мусіць таксама недзе на сходзе. Увесь у бацьку! Замест таго, каб каля хаты зрабіць што-небудзь, дык ён цягаецца нямаведама дзе. (*Бярэ прасьніцу і пачынае прасьці*). Нечага сказаць, дачакалася помачы. Хлеб вунь выходзіць, а ім хоць-бы што!.. Гэта-ж падумайце, кожны тыдзень сход, альбо і два. Дык няхай-бы і карміўся імі, а то дадому бяжыць і адразу, як з-за парогу: „Мамачка, есьці хачу!“ Але ніколі не запытае, ці ёсьць з чаго варыць.

Струк. Агата! Ты ня дурная кабецина, але чаўпеш глупства. Ды гэта-ж, каб мне такога сына, як твой Пятрусь, дык я быў-бы кум каралю, брат міністру.

Ігнась. Досыць аб гэтым. Трэба пагутарыць аб справе. Сядайце. (*Грыб і Струк падыходзяць да стала, садзіца закурваюць, Ігнась дастае з-за абразоў скрутак з папераю, разгортае яго*). Вось гэта плян асушкі нашага балота. (*Усе нахіляюцца, пачынаюць разглядаць, Агату таксама ціка-*

віць, яна ўвесь час азіраеца, але не ад-  
важваеца падыйсьці да іх). Вось тут яно  
цягнеца, мусіць, аж да Прыпяці (паказвае  
пальцам), але я там не закранаў.

Струк. Вось табе і „лысінка“, да чаго  
яна дадумалася! Агата! ды ідзі хутчэй, па-  
цглядзі.

Агата (вельмі рада, што яе завуць, але  
ня хоча гэтага паказаць). Ды што мне  
там рабіць з маёю бабскаю галавою?

Грыб. Ды ідзеце, цётачка, паглядзеце, якія  
пляны, і трэба-ж было дадуматца. (Агата  
ўстае, ідзе да стала, нахіляеца, доўга  
разглядае).

Агата (нібы злосна). Дык вось ён чым  
займаўся! (Цікавіца). А гэта які кружок,  
ды яшчэ з крыжыкам, што ён знача?..

Ігнась (уздыхнуўши, паслья паўзы). Гэ-  
та—дрыгва. Тоё самае месца, праз якое мы  
летася без малака засталіся... (Паўза). За  
маю памяць, яшчэ ня было ніводнага году,  
каб праз гэты крыжык ня ліліся сялянскія  
сълёзы...

Агата (праз сълёзы). Дык трэба яго зьніш-  
тожыць!..

Усе (голосна). Зьніштожым!!!

Агата. Дащэнту, каб і званья не за-  
сталося! І тут на пляне таксама! (Паказвае  
пальцам).

Ігнась. Добра! А чым замяніць?

Агата (*думае*). Зрабі серп! (*Ігнась малюе серп, усе нахіляюца*).

Ігнась. Вось і гатова! А сапраўды прыяйней!

Струк. А як-жа, куды лепш!

Грыб. Нязграбна неяк, скрыжуй брат з молатам!

Ігнась (*малюе молат, намаляваўши, бярэ ў руки і зводдадлі паказвае*). Ну, як, добра?

Агата (*хвалюеца*). Добра! добра!

Струк. Куды там, ня трэба лепей! Як кажуць: адна галава добра, а дзьве яшчэ лепей!..

Грыб. Ну, цяпер іншая рэч! Зусім другі гатунак!

Струк. У цябе таксама галоўка, ня быў-бы то каваль! Адразу ведае, што да чаго!

Агата (*з замілаваньнем разглядае*). Мужчынкі вы мае, родненъкія вы мае, колькі мы летась нагараваліся (*паказвае пальцам*) вось праз той крыжык, гэта-ж падумайце толькі— усё лецейка нават ня было чым страву забяліць... Пойдзе мой Ігнаська касіць, дык мяне аж за сэрца бярэ, гэта-ж падумайце толькі, пацягай цалюсенькі дзень касу аб сухім кавалку хлеба! Нічога я яму, небараку, не казала, але сама вельмі часта дзе-небудзь

у куточку вазьму дый паплачу (*выцірае сълёзы*), такая ўжо доля дрыгвічанкі, а як паплачаш, дык неяк лягчэй на сэрцы стане. Помню, яшчэ бабка нябожчыца, царства ёй нябеснае, заўсёды мне казала: „Калі табе, унучка, цяжка будзе чаго-небудзь, дык вазьмі дый паплач, усё пройдзе“... (*Да Ігнася*). Ён ніколі ня бачыў мяне плачучы (*зноу выцірае сълёзы*), але мусіць адчуваў. Дый не адна я плакала праз гэты крыжык, удава Сымоніха з малымі дзеткамі толькі зараз узьбілася на кароўку і то дзякуючы гэтаму камітэту ўзаемадапамогі...

Усе. Далоў крыжы! Няхай жыве серп і молат!

Ігнась (вельмі здаволен, хвалюеца, здаецца, цалаваў-бы гэты скрутак, бярэ асьцярожна плян за рагі і прымацоўвае на сцяне каля аброзоў). Дык паклянемся яго выкананць!

Усе (гучна). Клянемся! Клянемся! Клянемся!

Агата (нібы прачнуўшыся, паднімае ўверх галаву, глядзіць на аброзы, на яе мімаволі ўсе глядзяць і сочаць за яе рухам. Агата паднімае руку і адным пальцам паказвае). Вунь яшчэ! І яго!! (Усе глядзяць і таксама па чарзе паднімаюць ўверх руки. Агата-ж апускаеца і садзіцца на лаву).

Грыб (энэргічна). Далоў і гэты! Праз яго людзі пакутуюць! Праз яго ня відаць сонца!

Агата (плача). Не, не! Які грэх на ста-расьці год. А што людзі скажуць? (Увахо-дзіць Гірш, усе нібы напалохана глядзяць на яго).

### ЗЬЯВА VI

Агата—Ігнась—Грыб—Струк—Гірш

Гірш. Добры вечар, каго ня бачыў! (Заў-важыўши, што нешта надзвычайнае адбылося). Што здарылася? Чаго вы гэтак глядзіце на мяне? (Вітаецца з Барысам і Алем). А мо' нездаволены чым?.. (Дрэнна сябе адчувае). Дык я...

Агата (хоча паказаць, што нічога ня здарылася). Ды не, нічога-гэткага... Ты, Гірш, мо' есьці хочаш, дык садзіся, зъясі хоць бульбы.

Гірш (вельмі галодны, але ня хоча гэтага паказаць). Ня турбуйся, Агатка, я ўжо перахацеў... Неяк нядобра мне!.. (Мужычны ўвесь гэты час сядзяць у глыбокай задуменнасці).

Ігнась (раптоўна). Дык ты, Гірш, рас-пранайся. (Заўважыўши, што Гірш пераступае з нагі на нагу, падыходзіць да яго). Чаго ты топчашся на адным месцы? Скідай,

браце, сваю сьвітку! (*Съязгае за рукавы*). Э-э, браток, час ужо замяніць яе, бо гэта-ж яшчэ бацька, а ён нібы перад вайною памёр. Так? (*Мацней тузae*).

Гірш (з усьмешкаю). Ды цішэй ты, а то рукавы адарвеш! (*Ігнась съязгнуў сьвітку, вешае. Гірш да яго*). Так, яшчэ бацька нябожчык насіў, а мне цяпер неяк цяжка расставацца з ёю, але трэба было-б пашыць новую, ды няма за што. (*Паўза*). Трэба было-б каня напаіць, а потым ужо і самому...

Ігнась, Мо' рана яшчэ? Ат, лепей потым, як ні кажы, дарога вялікая, дый сена яшчэ не пасьпей зьесьці. Я-ж яму поўныя рэзыгіны прынёс. Каб гэта майму, дык, напэўна, за ўсю ноч не ўвабраў-бы. (*Агата ставіць на стол саганчык з бульбаю, накроіла хлеба і з салянкі ўзяла жменю солі*).

Агата (*шчыра*). Дык ідзі, чалавечка, перакусі трохі, ды ня злуй, бо і рада-б прыняць чым-небудзь лепшым, але нічога няма.

Гірш. Дзякую! (*Ідзе да стала, успомніў, што ён браў селядца*). Ды ў мяне-ж, здаецца, быў селядзец, вось толькі ня ведаю, дзе мой клунак. (*Хоча ісьці*).

Ігнась. Ён у сенцах. Агата, будзь ласкова, прынясі з сяней торбачку! (*Агата выходзіць*). Еж, браце, мая кабецина праўду кажа, што каб было што-небудзь лепшае,

дык не пашкадавала-б. (*Да мужчын*). Барыс! Алесь! падсоўвайцеся, пакаштуйце мае бульбы, гэта-ж скорасьпейка, жонка, відаць, не паскупілася і насеннае зварыла. (*Барыс і Алесь моўчкі падыходзяць да стала бяруць па бульбіне, абираюць, макаюць у соль і ядуць*).

Агата (*уваходзячы*). Калі ласка! (*Аддае Гірушу торбачку, той дастае селядца і кладзе на стол*).

Гірш. Гаспадыні першы кавалак. (*Да мужчын*). І вы бярыце.

Агата. Дзякую! Ты лепей сам еж, на нас не глядзі, мы каля дому як-небудзь!..

Гірш. Я-ж сказаў, што твой першы кавалачак, бо' іначай і я ня буду есьці...

Агата (*бярэ селядца*). Ды хіба пакаштаваць, даўно ўжо ня бачыла!.. Неяк летась Ігнась трохі зарабіў, дык добра было, усю піліпаўку лёк быў... А ў гэтым годзе каб і хацеў зарабіць, дык няма дзе.

Грыб (*смакуе*). Добрая! Трэба было-б і мне завесьці. Каб сказаць, што яна ўжо вельмі смачная, дык не, але выгодная—хутка съпее.

Струк (*жартуючы*). Не, нішто сабе, а асабліва з селядцом!

Гірш. Дык бяры, тут яшчэ трохі ёсьць.

Струк. Еж, браце, сам, мы пакаштавалі і досыць, бо калі дасі губе прымер, дык будзе жаваць цэлы дзень...

Ігнась (*да Гірша*). Дык ты толкам расказаў-бы, што гэта за ён і што яму тут патрэбна?

Гірш (*ядучы*). Я і сам добра ня ведаю!.. Ён увесь час вёў гутарку адносна зямляўпараткаванья, дык мусіць каморнікам будзе...

Ігнась. Якое-ж цяпер зямляўпараткаванье, калі яшчэ сънег на полі... (*Паўза*). Але гэта добра было-б, а то надаела гэта прырэзка... Цягніся чорт ведае куды!

Грыб. Каму надаела, а каму і не! Вось, напрыклад, Банадысёвы хоць-бы што!

Ігнась. Так, у каго конь добры, ды снасьць ёсьць, дык таму хоць-бы што, а нашаму брату цяжка прыходзіцца! Але мяне неяк дзівіць, чаму гэта зараз бяруцца за зямляўпараткаванье, нібы рана яшчэ?..

Струк. А мо' гэта кампанія?..

Гірш (*скончыў есьці*). Так, так, кампанія, ды ён-жа мне гэта і казаў, але я забыўся... Перш, кажа, трэба разгарнуць кампанію, а потым і за справу. (*Паўза*). Ігнась! трэба ўсё-ж нешта рабіць, бо гэты паніч, як кажа Агата, адразу зънюхаўся з Банадысём...

Агата (*прыбірае са стала*). Напэўна каўбасамі частую, ды мо' з кварту яшчэ паставіў?..

Гірш. А як-жа, як толькі гэты праз па-  
рог, дык і бутэлька на стале!

Струк. Ведае гадзюка, чым браць... Як  
кажуць, сустракае кампанію з хлебам і соль-  
лю!.. Ведае, з чаго пачаць!

Грыб. Вядома! Гэта бітая сабака.

Агата (да Гірша). А паніч, мусіць, і чмы-  
хаць перастаў?

Гірш. А яму што, кажуць-жа, што: зямля-  
меры п'юць бяз меры... (*Глядзіць на плян*).  
А гэта адкуль? (*Чытае*). „Плян асушкі ба-  
ло-та“... (*Да Ігнася*). Ці не твая гэта рабо-  
та? (*Разглядае*). У-га! Вельмі добра. (*Паўза*).  
А каб гэта вам зрабіць, тады дрыгвічане  
ажылі-б, а то як едзеш па гэтых грэблях,  
дык неяк аж жах бярэ...

Агата. Ведаеш, Гірш, душыць гэта пра-  
клятае дрыгва і мусіць такі задушки! Па-  
думай толькі, летась усё лецейка, нават за-  
цірку ня было чым забяліць. Паздароў божа  
каваліху, а то-б нават і ў вочы ня бачылі!..  
(*Ідзе, бярэ прасыніцу, прадзе*).

Ігнась. Нічога! Усё будзе добра, трэба  
толькі час. У гэтым годзе ўжо лягчэй.

Струк. А як-жа, шмат лягчэй, толькі каб  
зарадзіла, дык хлеба хваціць.

Гірш (заглядае ў вакно:) Трэба было-б  
каня напаіць.

Ігнась. Чаго ты гэтак съпяшаешся, мо' рана яшчэ?

Грыб. Ды не, ужо можна, іхныя коні прывыкшыя. Нап'ецца, дык лепей будзе есьці.

Струк. Ідзі, браце, напой, бо калі снасьць ламаеща, дык фурман розуму набіраеца, але калі конь прыстае, дык фурману розуму не стае... (*Съмляеца*). Праўду я кажу, мужчыны?

Усе. Праўду! Праўду!

Ігнась. Але гэта не пра Гірша, ён хутчэй сам будзе галодны, а жывёліну накорміць. На яго кані ня прыстанеш.

Гірш. Не, ужо стары, трэба было-б зъмяніць, але ўсё няхваткі... Усё-ж трэба ісьці. (*Выходзячы*). Гэта-ж, мусіць, прыдзеца весьці аж пад Банадысёвых, бо бліжэй ні ў кога і няма студні... (*Агата ўвесь гэты час не штата сама сабе напявала, пераходзячы з аднаго мотыву на другі, а зараз ужо можна разабраць паасобныя слова*).

Ігнась. Яго кабеціна нават і гэтым усіх упікае, ня гледзячы на тое, што мы ўсе памаглі яму капаць. (*Мужчыны пераглянуліся паміж сабою і слухаюць съпевы Агаты*).

Агата (съпявае, але не заўважае, што ўсе яе слухаюць, і што далей, дык усё галасней, а пад канец так захапілася, што аж перистала прасьці).

Даліна, далініца,  
Даліна шырокая;  
Ой на той далініцы  
Нічога ня родзіцца,  
Толькі зарадзілася  
Рошчыца зялёная.  
А з-пад тае рошчыцы  
Зара занімалася,  
Сонейка ўзыходзіла.  
Гарыць, гарыць сонейка  
Не па-летняму,  
Будзе расьці жыцейка  
Не па-прэжняму!

Ігнась (з захапленьнем). Дык падцягнем  
хлопцы! (Агата ўстае, ставіць прасьніцу).

Агата. Неяк сумна мне сёньня, а разам  
з тым і весела. (Спявае, усе падхватва-  
юць).

А з-пад тае рошчыцы  
Зара занімалася,  
Сонейка ўзыходзіла.

Усе: Гарыць, гарыць сонейка  
Не па-летняму,  
Будзе расьці жыцейка  
Не па-прэжняму!

(Уваходзіць Пяцрусь, малады хлапец, вясёлы,  
энэргічны, адзеўшися пасялянску, каля  
17 год).

## ЗЬЯВА VII

Агата—Ігнась—Грыб—Струк—Пятрусь  
Пягрусь (як з-за парогу). Татка, а я  
ужо ў комсамоле! (Распранаецца). Мамачка,  
я есьці хачу! (Усе нібы ўсміхнуліся, Пя-  
трусь гэта заўважыў, але не падае віду).

Ігнась (падумаўши). Можа і добра?

Агата. А ў бацькоў ты пытаўся? (Паўза).  
Няхай комсамолы і есьці даюць!

Грыб. Добра зрабіў, што запісаўся, не-  
чага мо' ў людзі выйдзеш!

Струк. Яно невядома, можа і сапсуешся,  
там усякія ёсьцы. Узяць хоць-бы Настулінага  
Юзіка. Быў хлапец, як хлапец, а як запісаўся  
ў гэтых комсамолы, дык не падыйдзі да яго,  
столькі рызыкі, што о-ё-ё-й.

Грыб. Нельга-ж мерыць усіх на адзін  
капыл. Большая частка з комсамольцаў—  
добрый хлопцы. Адным словам, добра зрабіў!

Струк. Яно мо' і праўда, бо кажуць-жа,  
што бог лесу не зраўняў, ня то што людзей...  
Ёсьць і сярод іх вырадкі, ці іначай, зноскі...

Ігнась. Ды ўжо як зрабіў, так і добра!  
Прынамсі ня будзе на каго маракаваць. (Ідзе,  
садзіца каля стала, глядзіць на плян і  
нешта запісвае).

Агата (злосна). Вунь на прыпечку стаіць  
бульба, дык бяры ды еж. (Пятрусь бярэ

саганчык, ставіць на стол, есьць). Але што вы, мужчыны, на гэта скажаце, што ніколі ён ні з кім не парадзіцца, адным словам, што ўзбрыйдзе яму ў галаву, тое і робіць і толькі пасъля скажа. (*Ідзе, садзіцца каля стала*). Памятаю, што і з школкаю гэтак было.

Струк. Усё кажаш пасъля факту!? Відаць, што ўрадзілася цялятка з „лысінкаю“, па бацьку, значыцца!..

Агата (з замілаваньнем глядзіць на Пятруся). Чаго-ж гэта ты маўчыш, як індык?

Пятрусь. Я, мамачка, нічога! (*Ximpa*). Есьці вельмі хochaцца!

Агата (ласкова). Дык ты, сынок, расказаў-бы нам, як гэта вас там хрысьцяць?..

Пятрусь (канчае есьці). Хрысьцяць несвядомы алімэнт, а ў комсамол прыймаюць перадавую моладзь, значыцца, съядомую частку яе, якая добра ведае клясавыя інтарэсы!.. Ось!..

Агата (зьдзіўлена). Што?.. А хто-ж гэта несвядомыя алімэнты?..

Пятрусь. Дзеци!.. Іх дык без разбору хрысьцяць... Але і яны цяпер протэстуюць супроць гэтага... (*Паказвае часопіс*). Глядзеше, вунь поп трymае дзіця, хоча акунучь у хладную ваду, а яно крычыць, аж заходзіцца, значыцца, протэстуе супроць прыму-

совага хрышчэньня!.. (Усе съмяюца, Агата ўстрымліваеца).

Струк. Што і казаць, дзеци цяпер шмат разумнейшимі сталі... Узяць хоць-бы майго Васю, гэта-ж яму першага мая толькі чатыры гады будзе, але ён іншы раз калі скажа што-небудзь, дык, яй-права, нябожчык і той ня ўцерпіць... А неяк надоечы загадаў загадку, дык я галаву зламаў, так і не адгадаў. (Усе зацікавіліся, але не адважваюца запытациь).

Пятрусь. А якая, дзядзька?

Струк (важна). Задам я загадку наступнага парадку: „Каля ямы ўсе з кіямі“, што гэта?..

Пятрусь. Ха-ха-ха! Старая! Старая, дзядзька Струк. Яма—гэта...

Струк (перарывае). А ты не съпяшайся наперад бацькі на шыбеніцу!.. (Паўза). Ну, хто адгадае? (Усе паціскаюць плячыма). Вось табе і на!.. (Да Пятруся паслья паўзы). Цяпер адгадвай.

Пятрусь. Яма—гэта міска, а кіі—лыжкі. А выходзіць: каля міскі ўсе з лыжкамі, але гэта не гігіенічна. Таму і казаў, што гэта старая загадка. (Усе зьдзіўлены глядзяць на Пятруся).

Агата. Ты, сынок, нейкаю кітайскаю мову гаворыш. Ска...

Пятрусь (*перарывае*). О, мамачка, каб я ведаў гэту кітайскую мову, было-б вельмі добра.

Агата. Скажы, што гэта знача—не гі-гі-гіенічна?.. Цьфу, язык зломіш!

Пятрусь. Трэба, каб у кожнага чалавека была паасобная місачка для яды, вось што знача.

Грыб. А гэта добра! Нечага меней хваробы было-б. (*Паўза*). Мне неяк давялося быць у Прузыніных, як яны сънедалі, дык ці паверыце, далібог, чуць ня вырвала... Паставілі гэта яны на стол вялізную міску з верашчакаю, а тут як малыя, гэтак і старыя з рукамі... Ну дык проста верне!

Струк. Дзіва што добра! Толькі гэта могуць рабіць паны ці немцы, але не сяляне, бо калі, скажам, падзяліць тую верашчаку па місачках, дык, напэўна, каму-небудзь ня хваце!..

Агата. Алесь! Ты думаеш, што паны чысьцейшы народ!.. Юрыйна!.. А пра немцаў і казаць няма чаго, памятаеш той год, як яны амаль усіх жаб перавялі... (*Да Пятруся*). Можа скажаш, што і гэта гі-гі-гіенічна?..

Пятрусь (*жартуючы*). Яшчэ і як!.. Э... каб вы паспытаці, тады-б гэтак не казалі!..

Агата (*плюе*). Цьфу, гадасьць!..

Струк. Ня плюй у студню, прыгадзіца  
вады напіцца. (Паўза). Але мо' каб ня веда-  
ла, дык і зъела-б?.. Як ты скажаш?..

Агата. Не, дальбог не!

Ігнась (раптоўна). Хлопцы! А як-ж  
будзем праводзіць асушку!.. (Усе, нібы з пя-  
рэпалаху, глядзяць на Ігнася). Аднаго пляну  
мала, трэба рабіць нешта грунтоўнае.

Агата. А бадай цябе, гэта-ж трэба гэтак  
перапалохаць... (Пятрусь глядзіць то на  
аднаго, то на другога).

Пятрусь (зьдзіўлена). У чым справа?..

Агата. А ты ня будзь разявакай (паказ-  
вае рукою), глядзі вунь! (Пятрусь ідзе і доў-  
га разглядае плян).

Грыб. Дык падмурак ужо зроблен, а што  
яшчэ патрэбна?

Струк (да Ігнася). Трэба, мусіць, раз-  
гортваць кампанію?..

Ігнась. Так. Трэба аб гэтым пагаварыць  
на сходзе, дый за справу брацца. Цяпер як-  
раз добра карчаваць кусты, бо вясною ня  
будзе часу.

Пятрусь. Татка, а я аб гэтым ужо га-  
варыў у комсамоле, дый з настаўніцаю, Ган-  
най Піліпаўнай, раіўся.

Ігнась. Ну і добра сынок. Але аднае  
гутаркі мала, трэба распачынаць работу.

Пятрусь. Дык давайце сёньня і рас-  
пачнем.

Струк. З маладых, ды раньні!..

Ігнась. Мо' позна ўжо?..

Пятрусь. Ды не, яшчэ пасъпеем. (*Лі-  
чыць*). Адзін, два, тры, чатыры, а я сам (*па-  
казвае пальцам у грудзі*) пяты. Давайце  
зробім паседжаньне ініцыятыўнае пяцёркі і  
з'організуем мэліорацыйнае таварыства.

Агата (зьдзіўлена). Хто-ж гэта пяцёрка?..

Струк. Значыцца, мы!.. Дык давайце  
хлопцы пасядаць!.. (*Паўза*). Пяцёрка пасядает,  
яй-права добра!..

Грыб. Маладзец Пятрусь, цягнуць ня трэ-  
ба, зараз-жа прымемся за працу (*Да Ігнася*).  
Як ты глядзіш?

Ігнась. Ну, добра. Давайце возьмемся,  
толькі дружна!

Пятрусь. Садзецеся за стол. (*Усе садзяц-  
ца, Пятрусь пасля паўзы, важна*). Дык  
дазвольце мне адчыніць паседжаньне ініцыя-  
тыўнае пяцёркі...

Усе. Дазваляем! дазваляем!

Струк. Калі ласка! А яй-права-ж добра!  
Пяцёрка!..

Пятрусь. Дзядзька Алесь, не перашка-  
джайце! (*Паўза*). Зараз патрэбна выбраць  
старшыню для вядзеньня паседжаньня, вы-  
стаўляйце кандыдатаў.

Струк. Старшынёю, бязумоўна, Ігнася,  
але ў кандыдаты каго?..

Агата. А навошта яшчэ кандыдаты, даво-  
лі старшыні!..

Грыб. Кандыдатам будзе той, каго вы-  
стаўляюць куды-небудзь, у даным выпадку  
дзядзька Ігнась будзе кандыдат у старшыні  
паседжанья.

Пяцрусь. Ну, я буду галасаваць: хто за  
тое, каб тата, Ігнась Дрозд, быў старшынёю?—  
прашу падняць рукі. (*Усе паднялі*). Прашу  
апусьціць. (*Усе апускаюць*). Хто супроць?—  
паднімайце рукі. (*Усе за выключэннем Гры-  
ба і Пяцруся зноў паднімаюць*). Хто ўстры-  
маўся? (*Паднімае галаву*). Чаму-ж вы тры-  
маецце рукі?..

Струк. Дык ты-ж сказаў падняць, мы і  
паднялі. (*Паўза*). Адным словам няхай баць-  
ка будзе старшынёю. (*Да ўсіх*). Згодны?..

Усе. Згодны, згодны!

Пяцрусь. Патрэбен яшчэ сакратар, каб  
пісаць пратакол.

Грыб. Сакратаром будзеш ты. (*Зъвяр-  
таеца да мужчын*). Добра?

Усе. Добра, добра!

Пяцрусь (*бярэ аловак і паперу*). Дык я  
буду пісаць. (*Голосна*). Пратакол нумар пер-  
шы паседжанья ініцыятыўнай пяцёркі вёскі

Дрыгвічы, Балоцінскага раёну. Дваццаць другога лютага. Прысутнічалі: Дрозд Ігнась, Гр...

Струк (*перарывае*). І я. Запішы і мяне.

Пятрусь. Не перарывайце, дзядзька! (*Чытае*). Прысутнымі былі: Дрозд Ігнась, Грыб Барыс, Струк Алесь...

Струк (*устае*). Я!..

Пятрусь (*голосна*). Не перашкаджайце! (*Працягвае пісаць*). Дрозд Агата і Дрозд Пятрусь. (*Паўза*). Слухалі. Пастанавілі.

Струк. Дык нічога-ж яшчэ ня слыхалі.

Ігнась (*энэргічна, цвёрдым голосам*). Мужчыны! (*Паўза*). Жывем мы дрэнна, але аб гэтым мы ня будзем гаварыць, бо гэта ўсім нам вядома. Мне сёньня хацелася пагаварыць, што нам трэба зрабіць для таго, каб палепшыць сваё жыцьцё, а палепшыць яго мы можам толькі самі, і толькі тады, калі дружна возьмемся за працу.

Струк (*да Грыба*). Праўду кажа.

Грыб. Дзіва, што праўду! У нас толькі і гутарка, скардзіцца на судзьбу, а каб рабіць што-небудзь, дык не, кожны ўсё спадзяеца на другога, бо сам, бачыш, ня хоча быць выскачкаю...

Ігнась. Дык вось, перад намі вялікія мажлівасці. Гэта-ж каб нам асушиць гэта балота, дык быў-бы добры, добры луг, тады-б і кароўку лішнюю трymаць можна было-б,

глядзіш, у хлеве лішні воз гною, дый мала-  
ко ў хаце...

Пятрусь. Тата, тады мы жарэбчыка ку-  
пім!..

Агата. Не, сынок, лепей жаробачку, гэта  
выгадней у гаспадарцы... (*Да Ігнася*). Каб  
авечак як-небудзь завесьці, а то абнасіліся  
ўжо, а хлопцу, дык даўно пара палітон па-  
шыць. (*Паўза*). Дзякую богу ў людзі выхо-  
дзіць.

Струк (*да Пятруся, жартуючы*). Ці не  
жаніцца ты зъбіраешся, што жарэбчыка за-  
хацеў? (*Паўза*). А маці праўду кажа, жаро-  
бачка куды лепей! Э... брат... гаспадарку  
весыці, не кашалі плесьці... Малады яшчэ!..

Ігнась. Праўда, тут аднаго жадан’ня ма-  
ла, патрэбна сіла і мы адны, пяцёрка, зна-  
чыцца, нічога ня зробім... Трэба будзе гэта  
пытанье паставіць на сходзе, з мэтаю ўцяг-  
нен’ня ў гэтае таварыства і іншых сялян.

Грыб. Я іначай і ня думаю. Памойму, да  
нас далучацца: Бягунец, Мікіта Хведараў дый  
Габрусёвы напэўна... Заўтра-ж з імі пага-  
вару.

Пятрусь. Самая лепшая дапамога—гэта  
комсамольская ячэйка. Я там дасканальна па-  
талкую. (*Паўза*). Дый настаўніца, Ганна Пі-  
ліпаўна, напэўна дапаможа...

Струк. Ну і сказаў, як плот зьвязаў!..  
Ды хіба яна палезе ў балота?—твая Ганна  
Піліпаўна. (*Паўза*). Але калі і палезе, дык  
яшчэ ўтопіцца, а потым адказвай за яе...  
Адным словам, дапаможа, як кашаль хва-  
робе!?

Грыб. Не, Алесь, ты памыляешься. Ганна  
Піліпаўна можа шмат чым дапамагчы. (*Паў-  
за*). Ды хіба табе невядома, што яе хутчэй  
паслушаюць, чым мяне, альбо цябе.

Струк. Яно так.

Ігнась. Мне здаецца, што калі комса-  
мольцы, дый яшчэ Ганна Піліпаўна нам да-  
памогуць, дык мы зробім што-небудзь. (*Паў-  
за*). А бяз іх будзе цяжка... (*Паўза*). Усё-ж,  
як-бы яно там ня было, а на гэтым тыдні  
трэба будзе ўзяцца і выкарчаваць кусты...  
(*Звяртаеца да усіх*). Як вы глядзіце?

Галасы. А як-же, возьмемся! Выкарчуем!  
Ды колькі іх там!

Пятрусь. Ну, а як у пратакол запісаць?

Грыб (*наказвае пальцам*). Ось тут, дзе  
слушалі, піши: аб організацыі мэліорацыйнага  
таварыства. (*Пятрусь піша і голасна чытае*).  
А там, дзе пастанавілі, напіши: організаваць.  
(*Да Ігнася*). А болей, мо' нічога і ня трэба?..

Ігнась. Ды навошта!

Пятрусь. Дык трэба-ж было яшчэ пад-  
пісаць.

Струк. А як-ж а, абавязкова скрапіць...  
(Да Ігнася). Падпішыся, браце, як старшыня,  
дый мы заадно. (Усе падпісваюца, даходзіць чарга да Агаты).

Агата. А я ня ўмею.

Струк. Дык стаў крыжык! (Агата пачынае пісаць крыжык).

Грыб. О, не!.. А ўмова?.. Трэба сэрп і молат!..

Агата. Добра. (Выводзіць). Ну вось, серп гатоў, а яшчэ молат, ды толькі я яго ня ўмею рабіць...

Грыб. Цётачка, давайце я памагу... (Памагае рабіць молат).

Пятрусь (зьдзіўлена глядзіць). О, добра, лепей чым у мастака!

Струк. Чаму-ж ня добра: бацька з сынам падпісалі, а маці пячатку прыклала!.. (Уваходзіць Гірш, певень пад прыпеккам залопнай і прапаяяў некалькі разоў).

### ЗЬЯВА VIII

Агата—Ігнась—Грыб—Струк—Пятрусь—  
Гірш.

Гірш (да Ігнася). Але ў цябе мусіць певень добры?.. (Съмляецца). Дзе гэта ён?..

Ігнась. Пародзісты!.. У саўгасе купіў!

Гірш. Ігнаська, ты даў-бы каню трохі сена, а то ўжо няма чаго есьці, дык стаіць бедны і газэты чытае...

Ігнась (*адзяеца*). Добра, зараз дам, пойдзем удвух.

Струк (*жартуючы*). Вось, што знача наука, яўрэйскія коні і тыя ўмеюць чытаць, а нашы людзі, дык і ў руکі ня возьмуць газэту!? (*Усе съмлюца*).

Грыб (*да Струка*). Дык і мы пойдзем.

Струк. Трэба ісьці, а то мая Настуля скажа, што быў на вячорках!..

Гірш. Ну і язычок у цябе!..

Ігнась. Так! Малайцом! Адным словам, як гол, так і восьцер!.. Дык пойдзем! (*Ігнась, Гірш, Грыб і Струк выходзяць*).

Агата (*бярэца за галаву*). Што, гэта сонці што?..

Пятрусь. Не, мамачка, гэта наяве; рэволюцыя робіць сваю справу!!

## ЗАСЛОНА

---

## ДЗЕЯ ДРУГАЯ.

Хата Банадыся Смыка. Чыста прыбрана. На покуці многа аброзоў. Стол, лавы, куфар, ложак, засланы саматкано новаю коўдраю, многа падушак. На лавах розная стаярская снасьць, якая раскідана ў маствацкім беспарарадку. Каля дзьвярэй стаіць толькі што скончанае вядро і начоўкі. Дзея адбываецца на другі дзень. На сцэне адзін Сыцяпан Іванавіч. Зъмярканье.

### ЗЬЯВА I

Сыцяпан (*ходзіць па хаце і насывіствае на мотыў „Кірпічыкі“, застанавіўся*). О, гэта гаспадар. (*Разглядае*). Куды ні глянь, дык ёсьць на што паглядзець! Вось на якога селяніна трэба тримаць стаўку!.. (*Паўза*). Але ўчора залішне перахваціў!.. (*Трымаецца за галаву*). Нядобра!.. (*Паўза*). Але нічога!.. (*Зноў ходзіць і насывіствае на мотыў „Лявоніха“, а потым пробуе скакаць, дый яшчэ прыпявае*).

А Лявоніху Лявен палюбіў,  
Лявонісе чаравічкі купіў.  
Лявоніха—душа ласкавая,  
Чаравічкамі палясківала.

Не, ніяк ня выходзіць!.. Ногі блытаюца...  
(Успамінае). Ну і дзяўчаткі, як журавінажкі!..  
(Паўза). А Зоська, адна Зоська чаго варта,  
маладзенъкая такая... Эх чорт вазьмі!.. (Паўза).  
Ня думаў я, што ў такім балоце ды гэткія  
чарцянаткі родзяцца!.. (Ходзіць па хаце).  
А гэта самая „лявоніха“ нішто сабе... (Уваходзіць  
Зоська, маладая дзяўчына, рослая,  
вельмі прыгожая, каля 16 год).

## ЗЬЯВА II

Съцяпан—Зоська.

Зоська (як з-за парогу). Вось і я!.. А татка,  
яшчэ ня прышлі?..

Съцяпан. Вельмі прыемна!.. (Працірае  
акуляры, надзяе і глядзіць на Зоську).  
Таткі яшчэ няма. Навошта ён вам?..

Зоська (саромліва). Чаго вы гэтак гля-  
дзіце?

Съцяпан. А вы забараняце?

Зоська. Ды глядзеце сабе, але...

Съцяпан (перарывае). Але вы прыго-  
жанъкая такая, маладзенъкая... (Падыходзіць  
да Зоські). Зорачка ясная!.. (Хоча абняць).

Зоська (напалохана). Што вы? Што вам  
трэба?

Съцяпан. Я нічога... так сабе... хацеў  
паскакаць, гэту самую вашу „Лявоніху“...

Ды не, я хацеў сказаць, што ў вас ножкі  
маладзенькія... стан нішто сабе... дый шчочки,  
як журавіначки...

Зоська (*съмялей*). Вы самі ня ведаеце,  
што вы хацелі сказаць!

Съцяпан. Што?.. (*Чмыхае*).

Зоська (*злосна*). Ды нічога!.. Зъмяркаецца  
ўжо, трэба лямпу запаліць... (*Ідзе, бярэ  
сярнічкі, запальвае*).

Съцяпан (*хітра*). Мо' рана яшчэ? (*Паўза*).  
Вось і зазлавалі ўжо, а што я такога дрэннага зрабіў?.. (*Падыходзіць да Зоські*). Журавіначка!..

Зоська. Съцяпан Іванавіч—я татку скажу!

Съцяпан. Што?.. (*Закурвае цыгарку,  
чмыхае*).

Зоська з (*усьмешкаю*). На здароўе!

Съцяпан (*злосна*). Памагла-б лепей бацьку  
абвясьціць аб сходзе.

Зоська. Які вы спагадлівы!

Съцяпан (*голосна*). Што?..

Зоська (*насьмешліва*). Кажу, што з гарадzkім чалавекам куды прыянней пагаварыць, чым з нашымі хлопцамі... Абыходжанье адно чаго варта!.. Далікатнасьць!?  
(*Аглядае з ног да галавы Съцяпана*).  
Ха-ха-ха!

Съцяпан (*зьдзіўлен, аглядаеца навокал*).  
З чаго вы съмяецеся!..

Зоська (аж заходзіца ад съмеху).  
Ха-ха-ха! (Бярэцца за бок). Оё-ё-ёй!

Съцяпан (сувора). Чаго вы съмяецеся?

Зоська. Ды жывоцік ваш!.. Тоўсьценькі такі!.. (Надзімаеца, паказвае рукамі). Ха-ха-ха!

Съцяпан. Дзякую за комплімэнт!.. Не чакаў.

Зоська. Які куплімэнт?.. Ха-ха-ха! Самі вы куплімэнт!.. (Уваходзіць Банадысь Смык, апрануўшыся ў палітон, наверсе кажух, стройны, задуменны, рухавы, носіць рыжую бародку і маленькія вусікі, крыху накульгвае, з палкаю ў руках, каля 50—52 гадоў).

### ЗЬЯВА III

Съцяпан—Зоська—Банадысь.

Зоська (весела) Татка!.. (хацела нешта сказаць, застанавілася, паўза). Дзе вы ўзялі, татка, такі тоўсты кій?.. (Падбягае, съцягвае кажух).

Банадысь (паглядае з-пад ілба на Съцяпана, хітра). Ды вось цягаюцца па съвеце розныя сабакі!.. (Съцяпан чмыхае). Каля Ігнася нейкі чорны, каб ён здох, чуць кажух не падраў!..

Зоська. Чый-жа гэта?..

Банадысь (*садзіца*). А хто яго ведае..  
*Паўза*). Паздароў божа Пятруся, а то, даль-  
бог-жа, падмяў-бы пад сябе...

Зоська (*уздыхнуўшы*). А Пятрусь пры-  
дзе, ці не?.. (*Спахвацілася, прыкусіла губу*).

Банадысь (*глядзіць на Зоську*). Што гэ-  
та?.. Глядзі, дзяўчына!..

Съцяпан (*закурвае і дае Банадысю*). Ка-  
лі ласка!

Банадысь. Дзякую! Я лепей люльку.  
(*Дастае з кішэні люльку з кісэтам, закур-  
вае*).

Съцяпан. Ну як там?.. Абвясьцілі?..

Банадысь (*глядзіць у вочы Съцяпану,  
а потым звяртаецца да Зоські*). Да чушка,  
схадзі па шукай мацеру, трэба-ж чалавеку  
даць павячэрца.

Съцяпан (*дрэнна сябе адчувае*). Дзякую!  
Я не хачу! (*Зоська зьбіраецца ісьці*).

Банадысь (*да Зоські*). Да ты адзенясь,  
а то яна мусіць далёка пашла... (*Паўза*). За  
адно схадзі на сяло і абвясьці аб сходзе, бо  
я далей Ігнася ня быў...

Зоська. Да кік раней мо' трэба абвясьціць,  
а потым маму шукаць?..

Банадысь. Няхай будзе так! (*Зоська вы-  
ходзіць*).

Съцяпан. Ну, дык як там?..

Банадысь (глядзіць у вакно). Завіруха  
пачалася... (Уздрыгвае). Брр!! Холадна неяк...

Съцяпан (таксама глядзіць у вакно).  
Але, нібы мяцеліца. (Паўза). Эх, люблю та-  
кую зіму!

Банадысь (устае, ходзіць па хаце). Му-  
сіць дрэнна будзе?.. (Паўза). У Ігнася ўчора  
да поўначы сядзелі, дый сягоныня ўвесь дзень  
дзвіверы не зачыняліся... Кажуць, што і настаў-  
ніца, Ганна Піліпаўна, зараз у Ігнася, аб чымсь-  
ці раяцца...

Съцяпан (кусае губу). Няўжо хто?..

Банадысь (перарывае). Ды не! (Паўза).  
Адносна гэтага ня бойцеся. Здаецца-ж нікога  
чужога ня было.

Съцяпан. А комсамольцы тут ёсьць?

Банадысь. Дзіўна, а дзе іх няма!.. Гэта-ж  
такое насенне!.. (Паўза). Юзік Настулін—  
гэты нічога, але вось Пятрусь—зядлы хлапец.  
(Паўза). Учора нібы ў комсамольцы запісаўся,  
а калі так, дык тады яшчэ горай...

Съцяпан. Які гэта Пятрусь?

Банадысь. Ігнасяў хлапец, у сямігодцы  
разам з маёю Зоськаю вучацца, кажуць, што  
здольны вельмі, першым вучнем ідзе... (Паў-  
за). Ну, трэба снасьць прыбраць, а то на-  
зьбіраецца гэтих жэўжыкаў, дык таго і гля-  
дзі, каб ня съцібрывалі чаго... (Прыбірае).

Съцяпан. Гм!.. (У бок). Які-небудзь падшыванец! (Важна). З Съцяпанам Іванавічам не цягайся! (Задумаўся).

Банадысь. Кіньце, Съцяпан Іванавіч! У мяне тэж не качан капусты на шыі. (Паўза). І каля іх трэцца свой чалавек.

Съцяпан. Ну? Век не забуду старога Банадыся! Разумны чалавек!

Банадысь (*хітра*). А за вашу ласку хіба ўжо нашы дзеткі разьлічуцца...

Съцяпан (*здаволен*). Ды якая тут ласка; па савецкіх законах, таму, значыцца, нічога прымусам нельга. Хе-хе-хе. (Закурвае, ходзіць па хаце).

Банадысь. Ось гэта галава! Нашы дурні ніколі ня дойдуць да гэтага... (Паўза). Хіба толькі Ігнась? (Паўза). Але не, ён у гэтых справах ня майстар.

Съцяпан. Нешта-ж Зоські доўга няма?

Банадысь (*захваляваўся*). Вы мусіць есьці хочаце?.. Дык я сам!..

Съцяпан (*чмыхвае*). Не, не, дзякую! Потым! Відаць, здольная яна ў вас?

Банадысь. Але, ось ведаеце, дзякуюй бому міlamу, даецца ёй навука. Гэта-ж з Пятру-сём навыперадкі ідуць.

Съцяпан (*кусае губу*). Што?.. (Чмыхает) З Ігнасевым?

Банадысь. Так. І той-жа гад добра бярэцца. (З захапленьнем). Ось, ведаеце, як засядуць іншы раз, ды як пачнуць спрачаца, ці, паіхняму, дыскусіраваць, дык так-бы і слухаў увесь час.

Съцяпан (*нэрвова кідае недакураную цыгарку і закурвае другую*). Аб чым-жя яны спрачающа?..

Банадысь. Ось ён пра нейкую матэрыю, а яна дык ідylію; ну, вядома, як дзяўчына...

Съцяпан. Тэкс! (*Паўза*). З прыемнасьцю паслухаў-бы іхныя спрэчкі!..

Банадысь (*ximpa*). Ай, што там слухаць, блазнота!..

Съцяпан. Усё-ж хацеў-бы я ўбачыць гэтага Пятруся.

Банадысь. Дык ён будзе сёньня, гэта-ж такое чарцянё, што нідзе без яго не абойдзецца. (*Глядзіць у вакно*). Што-ж гэта той нешта забавіўся?

Съцяпан. Хто?

Банадысь. Ды іхны, з пяцёркі...

Съцяпан. З якой яшчэ пяцёркі?

Банадысь. А хіба я вам не казаў?

Съцяпан. Не.

Банадысь. О, дык гэта-ж вельмі цікава. (*Паўза*). З Ігнасём надумаліся балота асушыць, пяцёрку організавалі. Той нібы нейкі

плян напэцкаў, а гэтыя дурні і раты лара-  
зяўлялі.

Съцяпан. Ды хто той?

Банадысь. Ігнась Дрозд, той, да каго  
вы ўчора заехалі.

Съцяпан. А-а, Пятрусёу бацька. (*Паўза*).  
Так... (*Кусае губу*).

Банадысь. А зараз, мусіць, раяцца аднос-  
на зямляўпарадкаваньня, дык гэты самы з пя-  
цёркі таксама там, але ён павінен паведаміць  
нас, аб чым там была гутарка.

Съцяпан. О, гэта добра. (*Чуваць стук  
у сенцах*).

Банадысь. Ці ня ён?.. (*Уваходзіць Ана-  
нас Бягунец, бедна адзеўшыся, высокага ро-  
сту, худы, гадоў 38—40*).

#### ЗЬЯВА IV

Съцяпан—Банадысь—Бягунец

Съцяпан (глядзіць на Банадыся). Гэты?  
(*Садзіца*).

Банадысь (*ківае галавою*). Але.

Бягунец (*зьняў шапку і стаіць каля  
парога*). Добры вечар, яснавяльможны тава-  
рыш!

Съцяпан. Добры вечар! — таварыш пя-  
цёрка.

Бягунец. Гы-гы-гы! Гавэнда! Хіба я пяцёрка? (*Сымляй*). Я чалавек прастак—няма хлеба, ем праснак!.. (*Падыходзіць на сярэдзіну хаты*).

Съцяпан (зъняважліва). Кажаш, з боку прыпёку... (*устаў, ходзіць па хаце і прыслухоўваеца да размовы*).

Бягунец. Але, гавэнда, навошта мне гэты вінтэрас! (*Съцяпан з Банадысём пераглянуліся*).

Банадысь. Дык ты не пяцёрка?

Бягунец. Ды не, бронь-божа. (*Паўза*). Мне сёньня раніцою Барысіха, кавалёва жонка, кажа, што добра было-б, каб асушыць гэтае балота, дык я і запісаўся. (*Паўза*). Ды як і не запісацца, калі пазалетась праз гэтую дрыгву і я без каня застаўся.

Банадысь (*кусае губу*). Значыць, я пераблытаў. (*Ximpa*). Ну, а што чуваць у Ігнасія?..

Бягунец (*паціскае плячмі*). Ды што там чуваць: сабраліся мужчыны і гамоняць аб зямельцы...

Банадысь (*ximpa*). Дык чаго ты стаіш, як слуп, садзіся. (*Дастае кісэт з люлькаю, закурвае*). Мо' курыць хочаш?..

Бягунец. Давай. (*Робіць з газэтнае паперы цыгарку*). Але-ж у цябе тутун добры, ня то што мой. (*Смакуе*). Мультан, здаецца?..

Банадысь. Так. (*Паўза*). У цябе, напэўна, ужо няма?

Бягунец. Дзе ты бачыў, колькі-ж яго было?

Банадысь. Ну дык зайдзі заўтра, паглядзім, мо' лішні знайдзеца...

Бягунец. Добра.

Банадысь (*хітра*). А там, кажаш, усё аbzамельцы?..

Бягунец. Ну але. (*Ціха, паказвае на Сыцяпана*). І аб ім троха...

Банадысь (з *зацікаўленынем*). А што?

Бягунец. Настаўніца казала, што калі што якое, дык прама ў цэнтру.

Банадысь (*хітра*). Дык гэта-ж і ёсьць цэнтра.

Бягунец (*напалохана*). Ну? (*Разглядае, яшчэ цішэй*). А там казалі, што ён кампанія па зямельцы... (*Цікавіца*). А портфэль ёсьць?

Банадысь (*хітра*). А як-жа. (*Паказвае*). Вунь, ляжыць. (*Сыцяпан падыходзіць, дастае з портфэля нейкія паперы, разглядае*).

Бягунец (*голосна*). Ну, значыць цэнтра! (*Сыцяпан аглянуўся і злосна абвёў з ног да галавы Бягунца*).

Банадысь (*хітра*). Дык-жа зямельку мы атрымалі ўжо.

Бягунец (*разявіўши рот, сочыць за кожным рухам Сыцяпана*). Але, ну толькі

ня зручна неяк, далёка прыходзіцца ездіць.  
Там зъбираюцца выехаць на нейкія прысёлкі  
ці якое ліха.

Банадысь. Мо' пасёлкі?

Бягунец. Так, так.

Банадысь (*хітра*). А барані божа паля-  
кі, што тады?.. (*Паўза*). Ты-ж ужо паспытаў...

Бягунец. Усыпалі недавяркі, аж „два-  
дзесяце пеньць“... (*Гладзіць па кажуху*). Ду-  
маў, што ня вытрымаю!..

Банадысь (*хітра*). Ну вось бачыш! (*Паў-  
за*). А калі, скажам, на пасёлкі, дык развяз-  
ні ўсю будоўлю, а потым мала таго, што  
усыплюць, але чаго добра га жабраваць пусь-  
цяць...

Бягунец. Яно праўду кажаш.

Банадысь (з захапленьнем). А як-жа!  
Ось калі застанеца прырэзка, дык тады дру-  
гая справа, бо і палякаў баяцца ня трэба бу-  
дзе, дый будоўлю ня прыдзеца варушыць...  
(*Паўза*). А гэтую зямельку, пансскую, значыц-  
ца, неяк-жа падзелім. (*Паўза*). Трэба пабрац-  
ку: усім пакрысе... (*Хітра*). Каб на хутар,  
тады другая справа, сам сабе гаспадар.

Бягунец. Ну вядома. (*Паўза*). А як з  
асушкаю?..

Банадысь (зняважліва). Ды гэта чор-  
тава выдумка! (*Ціха*). Тут, няйначай, як

нячыстая сіла! Хіба яго можна асушыць?  
Не. Ось толькі змарнуюць час! (Уваходзіць.  
Зоська).

### ЗЬЯВА V

Съцяпан—Банадысь—Бягунец—Зоська  
Зоська. Ну, зараз ідуць. (Зынімае во-  
пратку). Татка, а вы-б свае начоўкі куды-  
небудзь прыбрали. (Съцяпан адрываеца ад  
разгляду сваіх панер).

Банадысь. Няхай стаяць, яны-ж есьці  
ня просяць.

Зоська. Ат, толькі замінаць будуць. (Ідзе,  
бярэ начоўкі, хоча падымаець).

Съцяпан (ускоквае). Прабачайце, дазволь-  
це мне (Нясе і кладзе пад ложак).

Зоська (ня можа ўстрымацца ад съме-  
ху). І трэба-ж было нагінацца...

Банадысь (да Зоські). Цсс!..

Бягунец. Відаць, што цэнтра! Адным сло-  
вам чалавек!

Съцяпан (папраўляе акуляры, звяртаец-  
ца да Зоські). Ну што там чуваць? (Бана-  
дысь з Бягунцом нешта гавораць паміж  
сабою).

Зоська (саромліва). Ды нічога:

Съцяпан. Як нічога?

Зоська (ухмыляеца.) Ды так, нічога.

Съцяпан (злосна). А Пятрусь будзе?

Зоська (аж скаланулася, паглядзела на бацьку). Мо' будзе, а мо' і не. (Крыўляеца). А вам што да гэтага?

Съцяпан (кусае губу, закурвае). Я так сабе. Цікава паглядзець, што за ён, а яшчэ лепей—паспрачацца. Разумееце? Па-спра-чацца!

Зоська (насъмешліва). Спрачайцеся сабе на здароўе, што мне да гэтага. (За цэнаю чуваць гоман, на дварэ брэша сабака). Ідуць. (Уваходзяць сяляне, сялянкі, а з імі: Пятрусь, Гірш, Агата і Струк).

## ЗЬЯВА VI

Тыя-ж—Струк—Пятрусь—Гірш—Агата  
і сяляне.

Струк (як з-за парогу). Добры вечар! (Прабіраецца да стала). Вось-жа сталі пасярэдзіне хаты, што і ня пройдзеш. (Жартуючы). Дарогу краўцу, а то без кажухоў застаўлю.

Галасы. Уга! Лейба пашые!

Зоська (да Струка). Сядайце, дзядзечка!

Струк (садзіца). Дзякую, дачушка! (Звяртаецца да Банадыся). Банадысь, стаў бутэльку, сваты прышлі!

Банадысь. Ды ўжо-ж паставіў-бы, але няма.

Струк. Вось табе і на, няма: калі маеш дачку, дык трымай гарэлкі ў глячку... (*Усе съмлюца*).

Зоська (*бойка*). А ўжо-ж, калі на тое пашло, дык мо' і знайдзеца якая-небудзь поўкватэрка, але дзе-ж ваш малады?

Галасы. Маладзец, Зоська! Давай маладога!

Струк. Маладзец, маладзец... (*Падміргвае*). Пятрусь! ідзі сюды. (*Усе съмлюца*). Хіба дрэнная пара?

Галасы. Добрая! Добрая! Уга, 'шчэ якая! (*Штурхаюць Пятруся*).

Пятрусь. Вядома, што нядрэнная! Калі бацька бедны, дык нечага цесьць—багатыр! (*Усе съмлюца*).

Бягунец. Гавэнда, яго ўжо даўно пара ажаніць, а то зьбегаецца за дзяўчатамі.

Пятрусь. Вас, дзядзька, наперад, дакуль гэта вы будзеце бабылём хадзіць. (*Усе рагочуць, аж кладуца*).

Бягунец. А каб цябе, маё ты дзіцятка, вяроўка ажаніла!

Струк (да *Бягунца*). Ты лепей не ўспінай пра вяроўку: памятаеш, як Саўка

лупіцаў цябе ёю за тое, што хадзіў да  
Настулі на вячоркі...

Бягунец (злосна). Калі гэта было?

Струк. Летась, на сёмуху. Сам Саўка ка-  
заў мне.

Банадысь (закурвае люльку). От-жа чаў-  
пе чалавек, сам ня ведае што. (Да Струка).  
Хіба ты бачыў?

Бягунец (весялей). Яму абы брахаць.

Струк (да Банадыся). Яго—не, а вось ця-  
бе дык бачыў, як ты да Сымоніхі праз вак-  
но лазіў... (Усе съмлюцца).

Агата. Кіньце вы аб гэтым. Няўжо няма  
другой гутаркі. Нават сорам слухаць.

Галасы. Заткні вушки! Якая сарамлівая!

Гірш. Мо' і праўда! Хіба за гэтым вы са-  
браліся?

Голас. Скуль гэта такі настаўнік зъявіўся?

Банадысь (зъвяртаецца да Сыцяпана). Дык  
мо' будзем пачынаць?

Сыцяпан. А хто яго ведае, мо' пачакаем  
яшчэ?

Галасы. Трэба пачынаць! Пачынаць  
трэба!

(Уваходзіць Ганна Піліпаўна, адзеўшыся  
у новы кароткі кажушок, вясёлая, бойкая,  
энэргічная, каля 28—29 год. З ёю Ігнасі і  
Грыб).

## ЗЬЯВА VII.

Тыя-ж—Ганна Піліпаўна—Ігнась—Грыб.

Ганна Піліпаўна (увайшоўши). Добры вечар, таварыши. (*Усе расступаюцца, яна падыходзіць да Сьцяпана, вітаеца*). Нешта-ж мала народу.

Струк. Каб сказаі, што лес дзяліць будуць альбо зямлю даваць, дык тады-б усе прышлі.

Ганна Піліпаўна (да Сьцяпана). Учора быў сход у Андрушох і комсамольцы абвясцілі, што будуць чытаць Крапіву, дык, ці паверыце, паўнусенская хата была...

Галасы. Даеш Крапіву! Гладка гад піша!  
Сьцяпан (зьдзіўлены). Якую Крапіву!

Ганна Піліпаўна (глядзіць на Сьцяпана). Не якую, а якога, яго, значыцца, Крапіву—беларускага пісьменьніка.

Банадысь, Дык мо' будзем адчыняць.  
(*Агата адчыняе дзвіверы*).

Галасы. Адчыняй! Адчыняй!

Струк (*хітра*). Адчыняй сабе, але на ўсякі выпадак трэба дзвіверы зачыніць, бо разойдуцца яшчэ... (*Усе съмлюцца*).

Банадысь (голосна). Каму горача, няхай выйдзе. (*Да Бягунца, пасля паўзы*). Апанас, зачыні, браце, дзвіверы (*Бягунец ідзе да дзвіварэй, тузаеца з Агатай*).

Агата. Няхай пабудзе трохі адчыненай,  
а то накурылі поўную хату, дыхнуць няма  
чым...

Бягунец. А як-жа, якраз будзе так, як  
ты скажаш?!? (*Хоча зачыніць дзъверы, Агата  
не дае*).

Струк. Чаго ты прыстаў да яе? Што  
табе патрэбна?

Бягунец. Не твая справа! (*Зачыняе дзъве-  
ры*). Гавэнда!—глядзі, якая гаспадыня знай-  
шлася. (*Махае рукамі*).

Струк. Ты, гавэнда!—розуму ня меўши,  
рукамі не растлумачыш...

Бягунец (*падыходзіць да Струка, го-  
ласна*). Нешта ты сёньня разбрахаўся! Глядзі  
ў мяне!

Струк. У-га!

Бягунец. Што?.. (*Паказвае кулак*). Вось  
як дам!..

Струк (*съмела*). Ня лезь, як аса, а то ў  
вочы плюну!..

Бягунец (*замахвае кулаком*). Ах ты!

Грыб (*хватае за руку*). Што гэта?..

Ігнась. Апанас, ты здурнеў, ці якая  
трасца з табою здарылася. Ідзі лепей паслу-  
хай, што будуць людзі казаць. (*Да Бана-  
дыся*). Дык адчыній ужо, даволі таргавацца.

Банадысь. Мужчыны, дазвольце сход  
лічыць адчыненым.

Галасы. Дазваляем! Дазваляем!

Банадысь. Для вядзеньня сходу нам патрэбна выбраць старшыню.

Галасы. Банадыся! Ігнася! Ігнася! Банадыся!

Банадысь. Ды цішэй, чаго крычыце, як вароны! (*Паўза*). Ну, я буду галасаваць,

Галасы. Чаго там галасаваць, будзеш ты! Не! Не! Галасуй!

Банадысь (*стукае кулаком, усе съціхаюць*). Дык хто за мяне?—прашу падняць руکі. (*Лічыць*). Прашу апусьціць. (*Паўза*). А хто за Ігнася? (*Лічыць*). Выходзіць, што за мяне болей.

Галасы. Няправільна! Лжэш!

Струк. Браточкі мае, дык вядома, што няправільна! Я сам бачыў, як Апанас, замест аднэй рукі, дзьве падняў. (*Усе съмлюца*).

Банадысь (*злосна*). Выходзіць, што вы мне ня верыце.

Струк. Але, нібы так і будзе. (*Усе съмлюца*).

Банадысь. Дык я перагаласую.

Ігнась. Ай, ня трэба і так ужо позна.

Галасы. Правільна! Правільна! Адчыняй хутчэй!

Банадысь (*хвалюецца*). Дык-жа яшчэ сакратара трэба.

Галасы. Пятруся! Пятруся!

Банадысь. Хто за Пятруся?—прашу падняць рукі. (*Усе паднімаюць*). Выходзіць аднаголосна. (*Паўза*). Пятрусь!—займай месца.

Пятрусь (*ідзе да стала*). Добра. Вось толькі паперы няма. (*Зоська дае паперу*).

Банадысь (*хвалюеца*). Слова мае Сыцяпан Іванавіч Каракун.

Сыцяпан (*папраўляе акуляры, важна*). Дык вось што, дзядзькі: зараз праводзіцца кампанія па зямляўпарадкаваньні, гэта значыць, будзе перадзел зямлі. (*Паўза*). Хто хоча, дык нават можна выйсьці на пасёлкі, але гэта дабрахвотна.

Ігнась. А гэта добра, а то ездзі чорт ведае куды.

Грыб. Шчэ і як добра.

Ганна Піліпаўна (*з захапленнем*). Таварышы!—на Іванаўшчыне будзе добры пасёлак.

Бягунец. У-га! Лёгка сказаць, а як з будоўляй?

Банадысь (*хітра*). Сыцяпан Іванавіч, а заставіць так, як ёсьць, можна?

Галасы. Бачыш ты яго, чаго захацеў! Трасцу ў бок! Даволі! А хто паедзе! Мы тут радзіліся, тут і памрэм!

Сыцяпан (*да Банадыся*). Чаму-ж не. Гэта ваша справа, дый наогул зараз яшчэ не

вырашаецца канчаткова, а толькі ідзе рас-  
тлумачальная кампанія.

Струк. А калі гэта толькі кампанія, дык  
і гаварыць няма чаго.

Съцяпан (*чмыхае*). Дык-жа мне трэба ў  
справаздачу.

Ганна Піліпаўна. Запішэце, што вёс-  
ка Дрыгвічы хоча выйсьці на пасёлкі, адным  
словам, хоча новага лепшага жыцьця.

Галасы. Правільна! Правільна!

Бягунец (*да Съцяпана*). А вы, таварыш,  
паклапацецесь ў цэнтры аб гэтым самым но-  
вым жыцьці, дый зямелькі каб як яшчэ...

Ігнась. А цэнтр адкуль возьме зямельку.  
(*Паўза*). Каб ня гэтыя балоты, дык і ў нас  
добра-б было. Праклятая дрыгва душыць нас,  
жыць не дае.

Галасы. Дрыгва! Дрыгва душыць!

Ігнась (*энэргічна*). Таварышы! але не  
задушыць. (*Падыходзіць да Съцяпана*). Вы  
чалавек ня тое, што мы, дапамажэце нам (*Па-  
казвае плян, Съцяпан разглядае, усе лезуць  
да стала*).

Съцяпан (*паціскае плячмі*). Ніяк не  
разъбяруся, што да чаго?

Ігнась. Дый разьбірацца няма з чым.  
(*Растлумачвае*). Ось гэта плошча балота,  
якую трэба асушыць. А тут цячэ рэчка,

вўнь у той бок. (*Паказвае рукой*). Ну, а гэта канавы, якія трэба пракапаць.

Съцяпан (*зласыліва*). Так, так. (*Паўза*). А гэта што яшчэ?..

Ігнась (*задуменна*). Гэта—дрыгва. У нас нават малыя дзецы ведаюць гэтае месца.

Галасы. Дзе яна? Пакажы, Ігнась! Пакажы!

Бягунец. Гавэнда!—гэта няйначай, як чортава выдумка. (*Паўза*). Ды хіба можна асушыць гэтую чорную багну?

Пятрусь (*горача*). Ня „чортава“ выдумка, а майго бацькі. Комсамольская ячэйка цалком падтрымлівае гэтую ідэю. (*Паўза*). Праз пару год вы не пазнаеце нават, дзе была дрыгва. Замест моху, куп'я, лазы будзе добрая квітнеючая ніва.

Банадысь (*хітра*). Мне здаецца, што з гэтага, даражэнькі ты мой, нічога ня выйдзе. (*Зьвяртаецца да ўсіх*). Дзе-ж вы бачылі, каб гэтую „чортаву дрыгву“ льга было асушыць? Не!—бронь-божа (*Паўза*). Памятаю, яшчэ мой бацька нябожчык, царства яму нябеснае, казаў, што ў гэтай дрыгве няйначай як нячыстая сіла водзіцца. (*Успамінае*). А што было летась з Ігнасеву кароваю. (*Паўза*). Гэта-ж падумайце толькі, пяць чалавек не магло выцягнуць (*жагнаецца*), нібы яе за ногі хто цягнуў...

Ганна Піліпаўна (*насьмешліва*). Аднак вы добра ўмееце страшыць, ці не хаўрусуеце вы часамі з папом?

Пяцрусь. А як-жа, царкоўным старастам служыў.

Ганна Піліпаўна. Ага, вось у чым справа! (*Цвёрда*). Дык ведаецце што: прайшоў час пужаць богам і чарцямі... (*Паўза*). Чалавек, калі захоча, дык усё можа зрабіць. Дый што казаць, мала яшчэ мы ведаем чалавека.

Ігнась. Дзіва: каб чалавека пазнаць, трэба пуд солі зъесьці...

Пяцрусь (*перарывае*). Татка, а колькі-ж тады трэба зъесьці, каб пазнаць усё чалавецтва?

Ігнась (*задуменна*). Многа, сынку, многа!

Струк (*жартуючы*). А мая жанчына дык заўсёды недасольвае, яшчэ і прыгаварвае: „недасол на стале, а перасол на съпіне“... (*Усе съмлюцца*).

Пяцрусь. А як-жа Ленін?—ён-жа ўвесь съвет перавярнуў. (*Усе напружана сочаць за кожным рухам Ігнася і чакаюць адказу*).

Ігнась. Такія, сынку, людзі, як Ленін, бываюць вельмі рэдка. (*Паўза*). А Ленін ведаў добра человека, бадай, як ніхто.

Ганна Піліпаўна. І для чалавецтва таварыш Ленін зрабіў вельмі і вельмі многа. (*Паўза*). На жаль, мы мала ведаем яго.

Агата (*праз сълёзы*). А як-жа, я нават яго  
ў вочы ня бачыла.

Зоська. Цётачка, съціхніце, я зараз вам  
пакажу (*Ідзе, адчыняе куфар, перакідае рэчы*).

Банадысь (*хітра*). Каб-жа ўсе такія былі,  
як Ленін, тады другая справа, а то ў дру-  
гога яшчэ смаркачы пад носам, а ён ужо  
камандаваць лезе...

Зоська (*дастасе скрутак, разгортвае, па-  
казвае портрэт*). Глядзеце, цётачка, вось ён  
наш дарагі правадыр Ленін. (*Усе заваруши-  
ліся, Пятрусь глядзіць на Зоську*).

Банадысь (*кусае губу*). Зоська!—што  
гэта?

Пятрусь. Съмялей, Зоська, съмялей, ня  
бойся. (*Паказвае рукою*). Вунь там яму месца.  
Я дык з гадзіну таму назад ужо прыбіў.  
(*Зоська прымачоўвае портрэт, Агата і Іг-  
насль глядзяць на Пятруся*).

Агата. Калі-ж ты пасьпеў? Хіба як нас  
ня было?

Пятрусь. Але, як вы вышлі, дык я і  
прыбіў.

Банадысь (*злосна*). Як гэта так?.. Ды я  
циябе, сучую дачку!.. (*Кідаеца да Зоські  
з кулакамі*).

Грыб (*выходзіць наперад*). Ну, не чапай!..  
(*Паўза*). Маладзец Зоська!

Струк (*жартуючы*). Відаць, што ня трэба сватоў...

Бягунец. Гавэнда, каб гэта на мяне, дык я скора вывеў-бы гэтыя норавы. (*Злосна*). Цьфу! Раней гэтага ня было, вось распуста!.. (*Паўза*). Глядзі ты на яе, якая разумная.

Струк. Відаць, разумнейшая за цябе.

Бягунец. А ты памаўчаў-бы, дурніца!

Струк. Што?..

Бягунец. Кажу—дурніца.

Струк (*съмлеца*). А ты бабыль!

Бягунец (*съціскае кулакі*). Эх, ня хochaцца толькі рук смуродзіць.

Съцяпан (*напраўляе акуляры, чмыхае, звяртаеца да Бягунца*). Чаго там ня хochaцца, за гэта ў морду б'юць.

Ганна Піліпаўна (*зъдзіўлена*). Што вы?—не чакала. (*Паўза*). Яшчэ культурны чалавек.

Съцяпан (*чмыхае*). Культурны, культурны! Што вы мяне вучыць будзеце?

Ганна Піліпаўна. Вучыць я вас ня зьбіралася, але-ж вы самі павінны бачыць, што тут кругом цемра, несьвядомасць, а вы яшчэ падбухторваеце.

Съцяпан (*устае*). Біцьцё вызначае съвядомасць.

Ганна Піліпаўна (*зъдзіўлена*). Што?..

**Съцяпан** (*Злосна*). Кажу, што біцьцё вызначае съвядомасьць!! (*Паўза*). Ды іначай з гэтым быдлам і не саўладаеш; бізун патрэбен.

**Ігнась** (*кусае губу*). Слухайце вы, вучоны, скажэце, калі ласка, па чыёй зямельцы вы ходзіце і чый хлеб ясьцё?! (*Усе съмлюцца*). Часамі ці не за гроши „быдла“ вы вучыліся!

**Съцяпан** (*чмыхае*). Яшчэ раз быдла!.. Яшчэ раз патрэбен бізун!..

**Струк** (*кідаецца да Съцяпана*). Ах ты, ідрытваю!..

**Галасы** (*абурана*). Бі яго! Паганец! Валацуга!

**Струк** (*тузаетца з Съцяпанам*). Я табе пакажу, гадзюка!.. (*Усе кідаюцца біць*).

**Съцяпан** (*уцякаючы*). Гірш, запрагай каня!

**Гірш** (*удагонку*). Уга! Хто яго і ехаў гэткаю парою? Пачакаецце да заўтра.

**Галасы.** Малайцом Гірш! Даволі ездзіць на нашым карку!

**Банадысь.** А-я-яй, чаго вы нарабілі!.. Цэ-цэнтру выгналі!.. Што цяпер будзе?.. Усіх арыштуюць!..

**Струк.** А-а, яшчэ адна гніда!.. Хлопцы, давай і яго!.. (*Усе кідаюцца да Банадыся*).

Банадысь (*уцякаючы*). Браточки, застаўце живым.

Галасы. Прытрымай яго! Ды на чорта ён, няхай бяжыць!

Ганна Піліпаўна. Вось табе і будуй соцыялізм з такім лёкайамі... Цяжка... Самі ня ведаем, што выйдзе...

Пятрусь (*важна*). Што і казаць: лёкайская група да соцыялізму тупа...

Агата. Сынок, зноў ты аб соцыялізме... Ня трэба, дзеткі, яе, гэнае, соцыялізмы... Лепей гамані на нашай простай мове, каб усе мы разумелі ў чым справа. Яшчэ раз, дзеткі, кажу: ня цурайся той мовы, якое я навучыла, бо' іначай ты ня мой сын...

Пятрусь (*съмляеца*). Ды што вы, мама? Хіба я адцураюся свае мовы? — ніколі. (*Паўза*). Вось калі мы возьмемся дружна, разам, дый асушым балота, дык гэта, значыцца, будзем будаваць соцыялістычную гаспадарку...

Агата. А як-жа, няйначай, як дружна, дый разам, бо' аднаму там няма чаго рабіць.

Пятрусь (*з захапленнем*). Мамачка, а каб усё рабіць разам, дык тады шмат лягчэй жылося-б чалавеку.

Ігнась. Факт. Узяць хоць-бы мурашку: як яна адна, дык хто яе баіцца, але калі іх многа, дый разам, дык вялікая сіла.

Агата. Ну але, 'шчэ і якая. Летась неяк  
мне давялося бачыць, як мурашкі апанавалі  
вужаку, ды ці паверыце, мае вы людцы мі-  
лыя, той круціўся мо' шпарчэй, як у мала-  
тарні кола...

Бягунец. Ха-ха-ха! Дык хіба мы му-  
рашкі?..

Ігнась. Мы ня мурашкі, але павінны з іх  
браць прыклад. (*Паўза*). Усё-ж сёньня трохі  
нядобра вышла. (*Доўгая паўза*). Ну нічога.  
(*Закурвае, гоман, некоторыя зьбіраюцца вы-  
ходзіць*). Мужчыны, дык будзем рабіць што  
ци не?

Галасы. Рабі сам! Ды ўжо-ж, трэба!

Бягунец (*абурана*). А ну яе, гэтую работу:  
ад яе ня будзеш багаты, а хутчэй гарбаты...  
(*Паўза*). Калі табе трэба, дык лезь сам у гэ-  
тую багну, а нам няма чаго галаву дурыць.

Грыб. Хто табе дурыць? Ня хочаш—ня  
трэба! І без цябе абыйдземся!

Бягунец. Ну і добра. (*Зьвяртаеца да  
ўсіх*). Пойдзем, хай яны пачынаюць, а мы  
паглядзім, што выйдзе.

Галасы. Ды яно і праўда! Калі яму дрэн-  
чиць, дык няхай пакажа на прыкладзе! (*Зьбі-  
раюцца выходзіць*).

Ганна Піліпаўна (*зьвяртаеца да  
ўсіх*). Дарагія таварыши! Ня слухайце яго,

заставайця тут, трэба канчаткова абгаварыць дый за справу.

Галасы. У-га! Якая разумная! Няма часу.

Ігнась (*горача*). Мужчыны!—браточки родныя, давайце паговорым, я-ж ні вам, ні сабе ліха не жадаю, мо' хоць пазагуменьне асушым, а там і далей.

Бягунец. Няма дурняў.

Струк (*съмляеца*). А вось-жа адзін знайшоўся.

Бягунец (*злосна*). Дык няхай разумныя пачынаюць, а дурні і пачакаць могуць! (*Зъвяртаеца да ўсіх*). Праўда?

Галасы. Праўда! Праўда!

Грыб. Апанас!—ты ня дурыся,—калі ня хочаш сам прыймаць удзелу, дык можаш ісьці, няма чаго народ баламуціць.

Бягунец. Ну і пайду. Падумаеш, колькі хванабэры, дзе вы толькі набраліся яе? (*Энергічна*). Ну, дык пойдзем, мужчыны! (*Выходзіць, а за ім частка сялян*).

Агата (*зъвяртаеца да выходзячых*). Мужчынкі, родненькія, даражэнкія,—ня слухайце гэтага дурня. Ён-жа за чарку гарэлкі ўсіх вас прадасьць. (*Апошні выходзячы зачыніў дзвіверы*). Божухна мой мілы, нічога мусіць ня будзе. (*Да Ігнася*). Глядзі вось: застаўся гол, як сакол...

Ігнась (напалохана). Як-жа так? (Глядзіць навокал весялей). Дзе-ж там адзін, нас многа!.. (Зьвяртаеца да ўсіх). Ну, як, пачнем?

Галасы (разам). Пачнем!

Ігнась (весела). Заўтра-ж за працу! (Задуменна). Вось толькі адкуль пачаць і з кім парайца? (Паўза). Прыдзецца з пазагуменьня! Згодны?

Галасы. Згодны! згодны!

Ігнась. А парайца? (Усе глядзяць). Эге, ёсьць! Я чуў, што да нас у раён прыехаў малады агроном, ён нам дапаможа.

Гірш. Што там чуў, я-ж яго на сваім кані ў мястэчка прывёз. Добры чалавек, сумленны такі, адукаваны, казаў, што ў леташнім годзе акадэмію скончыў.

Пятрусь (аж падскочыў). Вось добра! А ён комсамолец?

Гірш (съмляеца). Не, мусіць, перарос.

Ігнась (цвёрда). Трэба будзе з ім пагаварыць! Каму толькі?

Ганна Піліпаўна. Гэтую работу я вазьму на сябе.

Гірш. Ганна Піліпаўна!—паедзем заўтра, ні капейкі не вазьму, яшчэ і назад прывязу.

Пятрусь. Татка, а я з комсамолам дасканальна паталкую.

Грыб. І ў сельсавет-жа трэба, дык я да  
іх схаджу.

Струк (зъяртаецца да ўсіх). А мы заў-  
тра-ж карчаваць куп'ё! Згодны?

Галасы Даёш! (*Падкідаюць уверх шапкі*).

Ігнась. Трэба было-б каго-небудзь накі-  
раваць у горад, мо' грошай троху пазы-  
чаць.

Галасы. Правільна! Правільна!

Грыб. А як-жа, трэба абавязкова дабіцца  
пазыкі, бо' іначай цяжка будзе!.. (*Паўза*).  
Прыдзеца табе самому ехаць.

Галасы. Ну, вядома Ігнасю! Хто-ж болей.

Ігнась. Добра, я паеду. (*Паўза*). І так, муж-  
чыны, за працу, будзем рабіць, колькі  
сілы хваціць, асушым трохі, глядзіш—у гумне  
лішняя капа добрага сена. (*Захапляеца*).  
А там можна і ўзараць, адным словам, бу-  
дзем змагацца за новае жыцьцё, зробім з на-  
шага Палесься другую Украіну!..

Ганна Піліпаўна. Ды ўжо-ж, калі, ска-  
жам, прылажыць рукі, дык ня трэба і Да-  
лёкі Ўсход... Тут, у мілым куце нашых дзя-  
доў, неяк прыямней жыць. (*Дэкламуе*).

„О, край родны, край прыгожы!

Мілы кут маіх дзядоў!“

Струк. Ды яно-ж так, калі далёка, значыць  
дрэнна, а тут, можна сказаць, усё пад бокам

адным словам, як з печы, дык і ў дрыгву...  
(Усе маўчаць).

Ігнась (цвёрда). Так, кругом, дрыгва,  
трэба яе асушыць. (Уваходзіць Банадысь).

### ЗЬЯВА VIII

Тыя-ж і Банадысь

Банадысь (зласліва). А вы ўсё яшчэ  
асушваецце?!

Струк. Але, думаем таксама і ў хатах  
правесьці мэліорацию...

Банадысь. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ды ці не  
павар'яцелі вы толькі?..

Ігнась. Не! (Звяртаеца да ўсіх). Муж-  
чыны, вось Барыс неяк узьбіўся і паставіў  
новую хату, дык давайце агулам паможам  
яму палажыць падлогу.

Галасы. Давайце! Давайце!

Пятрусь. Татка, дык мо' ў першую чаргу  
ў хаце чытальні.

Ігнась. Можна і так. (Да ўсіх). Дамо па  
дошцы?

Усе. Дамо! Дамо!

Грыб. Мне хоць і самому патрэбны, але-ж  
дам.

Банадысь. Ну але, аддасі, а потым на  
дамавіну пазычай...

Зоська (праз сльёзы). Татка!

Банадысь. А што татка,—усё цягнуць ды  
цягнуць, хутка і вантробы выцягнуць!..

Струк. Хлопцы, неяк нязручна з Бана-  
дыся браць, вядома-ж, бедната?! (*Усе съмя-  
ющца*).

Банадысь (злосна). Недавяркі! у маёй-жа  
хаце і з мяне зьдзекуюца.

Струк. Яно невядома, чыя гэта хата, мо'  
і наш пот тут ёсьць, га?

Банадысь (глядзіць *у вочы Струку*). Бо  
вы дурні!

Струк (весела). Кінь, браце, цяпер па-  
разумнелі, больш ня будзеш смактаць нашае  
крыві. (*Банадысь садзіцца, нахіляе галаву,  
маўчаньне*).

Пятрусь (раптоўна). Татка, і рыбацтвам  
зоймемся, у вазёрах, якіх нельга асушыць,  
завядзем „карпа“, гэта вельмі добрая рыба.  
(*Усе глядзяць на Пятруся*).

Зоська. Праўда, праўда! (*Паўза*). Яе трэба  
штучна разводзіць. Алё яна вельмі хутка  
расьце.

Струк (жартуючы). Рыбак рыбака бачыць  
з далека!.. Глядзеце, каб сёньня ноччу не  
налавілі рыбы!? (*Усе съмяющца*).

Ганна Піліпаўна. А сапраўды-ж гэта  
добра: калі скажам, выпусьціць „молькі“  
з зімоўніка вясной, дык да восені яны ста-  
новяцца рыбай і важаць каля двух кілё. Дык

хіба гэта дрэнна. (Зоська рада што яе падтрымалі, падыходзіць да Ганны Піліпаўны, тхіляе галаву і аб чымсьці ціханька гамоняць).

Струк (зьдзіўлена). Няўжо дзьве кілы?.. А-я-яй, дык гэта-ж мо аж дзесяць фунтаў?..

Пяцрусь (важна). Два кілё,—гэта толькі пяць фунтаў.

Струк (падумаўшы). Ну і гэта добра. (Паўза). Трэба завесьці.

Гірш. А як-жа, абавязкова трэба! (Паўза). Ого, карп-рыба, ды што рыба — золата. Мужчынкі, дык-жа карпа можна нават за межы пасылаць... (Паўза). А цікава, скажам, дзе-небудзь у Нямеччыне нарасхват бяруць „дрыгвічанскаага карпа“, дык гэта-ж столькі гонару, што о-ё-ёй!

Пяцрусь (з захапленнем). Мы з Зоськай возьмемся за „карпа“, добра?

Зоська (рада). Добра.

Струк (жартуючы). Глядзіце толькі, каб ня было „карпянятак“... (Усе съмлюцца).

Зоська (не зразумеўшы). Дык бяз гэтага-ж нельга. (Зноў усе съмлюцца).

Зоська (апусьціўшы галаву). Ат, заўсёды вы з жартамі...

Ганна Піліпаўна. Нічога, Зоська, здаровы съмех заўсёды на карысьць. (Паўза).

Аднак, мусіць, трэба зьбірацца дамоў, бо  
заўтра трэба рана ўставаць.

Гірш (*да Ганны Піліпаўны*). Дык я заўтра пад'еду да вас.

Ганна Піліпаўна. Добра.

Ігнась. Ну, пачатак зроблен, а цяпер за справу, за новую съветлую будучыню, за новую асушаную вёску...

Зоська (*да Агаты весела*). Цётачка, засьпявайце якую-небудзь вясёлую песнью, але такую, якую ўсе мы ведаем.

Агата. Ня ведаю я, дзеткі, вясёлых песень, у дрыгвічанах яны заўсёды нейкія нудныя...

Ганна Піліпаўна. Засьпявайце, цётачка, вы-ж шмат іх ведаеце, я ўсё зьбіралася да вас зайсьці запісаць некаторыя, а потым пераслаць у горад...

Агата. Ды што вы, што вы, ня трэба, каб у кніжках было гора, я люблю, як съпяваюць што-небудзь вясёлае...

Пятрусь. Дык засьпявайце, мама!

Усе. Просім, просім.

Агата (*съпявае*).

А з-пад тае рошчыцы  
Зара занімалася,  
Сонейка ўзыходзіла.

У се: Гарыць, гарыць сонейка  
Не палетняму,  
Будзе расьці жыцейка  
Не папрэжняму!

(Усе, съпяваючы, выходзяць, застаецца  
адзін Банадысь).

Банадысь (нібы прачнуўшыся, скочыў  
і кричиць). Зоська! Зоська! (Зоська зьвяр-  
таецца).

Банадысь (кричиць не сваім голосам).  
І ты з імі!.. Ды я цябе!.. (Садзіца на лаву  
і гаворыць праз зубы). Хутар, прырэзка, мэ-  
ліорацыя (мацней съціскае за бок), карп,  
(Зоська зьдзіўлена глядзіць), дррыгва... (Асоў-  
ваецца на падлогу). Вось мой канец (Зоська  
падбягае да яго і слухае).

Зоська. Татка! татка! уставайце!.. (Моцна  
трасе і плача). Татка! (Зноў слухае). Памёр..  
(Кричиць не сваім голосам). Мама!.. (Бяжыць  
да дзьвярэй).

### ЗАСЛОНА.

---

## ДЗЕЯ ТРЭЦЯЯ

### Абразок пёршы

Лета. Усход сонца. З левага боку зруб дому, які будуецца колектывам. З правага боку кузьня. Да-лёка па-за вёскаю відаць прасторы асушанага ба-лота. Пасьля другой дзеі прайшло больш двух год.

### ЗЬЯВА I.

(Голос за сцэнай). Настуля, выганяй ка-  
ровы! (Чуваць, як пастух грае на трубе, пры-  
чым атрымліваеца орыгінальны гук: Ту-у-у-у  
ту-у-у-ту-ту, ту-у-у-ту-ту, ту-у-у-ту-ту,  
ту-у-у-у...).

Грыб (кляпае касу). Вось і сонейка ўзы-  
шло. (Няпывае на мотыў „Беларуская мар-  
сэльеза“, устае). О, як хораша кругом, як  
добра жыць і слухаць гэтая цудоўныя мэта-  
лёвыя гукі, гукі працы і змаганьня за жыцьцё.  
(З розных канцоў вёскі даносяцца аднагуч-  
ныя гукі: та-та-та-та-та...). Касьба! (Прыгля-  
даеца). Нехта ўжо з касою ідзе. (Садзіца,  
зноў кляпае). Хто-ж бы гэта, так рана? (Ідзе

стары дзед з люлькаю ў зубох і касою на плячах. Адзеўшися ў белыя порткі і белую кашулю, падпярзан саматканым поясам. У аднэй руцэ збан са страваю, за плячыма торба з хлебам).

### ЗЬЯВА II.

Грыб — стары дзед.

Стары дзед. Памагай бог!

Грыб. Э-э, чорт!.. (Да дзеда). Што вы кажаце?..

Стары дзед. Знацца, кажу: памагай бог. (Глядзіць у вочы Грыбу). А ты не чарты-кайся! (Ставіць збанок каля кузьні, зьнімае касу з торбачкаю і таксама кладзе). Нядобра! (Глядзіць, каб дзе прысесьці). З богам неяк спарней...

Грыб (наказвае рукою). Вунь калодачка, сядайце.

Стары дзед (бярэ калодачку, ставіць бліжэй). Каб сказаў многа прайшоў, а гэтак стаміўся. (Садзіца). Э-эх, цяжка жыць на белым съвеце... (Пыхкае люльку). Гм... патухла. (Мацае ў кішэнях). І запалак няма. А бадай цябе чэрці ўзялі, гэта-ж мусіць яна выцягнула.

Грыб. Хто?

Стары дзед. Ды старая мая, а бадай яе...

Грыб (дастae кісэт з тутуном і сярнічкі). Мо' майго закурым?

Стары дзед. Давай. (Набівае люльку, абудва закурваюць).

Грыб (дабрадушна). А вы, дзед, таксама чорта не ўспамінайце. Нядобра.

Стары дзед (пыхкае люлькаю). Ды яно, ды гэта-ж неразлучная пара... (Закашляўся). Пхэ-пхэ...

Грыб (съміеца). Праўду кажаце дзед, узяць хоць-бы папа, дык той заўсёды ня багам, дык чортам пужае...

Стары дзед (зноў закашляўся). Але, але. (Бярэ ў рукі касу). Дык гэта мо' тая, што праз „Беларускую вёску“ выйграў?

Грыб. Але.

Стары дзед (разглядае з розных бакоў). Ну і каса!

Грыб. Будзе касіць?

Стары дзед. Уга, 'шчэ як!

Грыб. А мне здаецца, што трохі мяккавата.

Стары дзед. Ды не, бронь-божа. (Зноў глядзіць). Адным словам, добрая. (Успамінае). Э-э, дай божа памяць... Ага-ага! А сякеру ты мне загартаваў добра, вось толькі нарог дык ужо залішне перахваціў.

Грыб. Ну добра, другі раз паправім.

Стары дзед (*слушае звон касы*). Але і  
каса, дык каса!

Грыб. Дзед, а як пазнаць, якая з іх лепшая?

Стары дзед (*важна*). Заўсёды выбірай  
касу, якая званчэйшая, дык ніколі ня будзеш  
шкадаваць.

Грыб. Ага.

Стары дзед. Што там ага, яно так і  
ёсьць. (*Паўза*). Знацца, каб мне гэта такую  
касу, дык о-го-го!..

Грыб (*съмляецца*). Дык выпішце газэту,  
мо' і вы што-небудзь выйграеце.

Стары дзед. Дзе ты бачыў: няма ніякае  
заправы—а ні здору, анічога; ня тое, што  
яшчэ на газэту. У мае старое, знацца, сэрца  
зныла ад бяды.

Грыб. Ну, а як Мікола, ён у міліцыі ці што?

Стары дзед. А Мікола, знацца, так кажа:  
знаць—ня знаю і ведаць—ня ведаю; запанеў  
мой Мікола, ні з кім ня хоча і гаварыць.

Грыб. Вось як. І на касьбу ня прыедзе?

Стары дзед. Дзе ты бачыў. Знацца,  
зрабіў ён, чалавеча, так, што ні ў пяць ні ў  
дзесяць. Яму, плёвае дзела: ён знатны чала-  
век кругом. А мне, на старасыці год, кру-  
ціся, як хочаш. (*Паўза*). Цяпер усякі злы-  
дзень рад, што мне крута прышлося... А каб,  
скажам, хто памог, дык не; ды дзе там, калі

свой родны сын і то адцураўся. (*Кашляе*).  
Пхэ-пхэ...

Грыб. Дрэнна.

Стары дзед. Знацца так, калі кажу.  
Знацца, скажам, вы, як тыя яўрэі, кагалам  
трымаецеся, дык вам куды лепей. Глядзі вось  
да чаго дадумаліся, нават хаты агулам бу-  
дуюць. (*Паўза*). А сенажаць якая, гэта-ж  
проста любата!

Грыб. Дык прыставайце да нас, хто зго-  
дзен, хай бярэцца за работу, мы ўсіх пры-  
маем.

Стары дзед. Ды я сваёй старой даўно  
казаў аб гэтым.

Грыб. Ну і што?

Стары дзед. Ну і што—ня хоча, кажа—  
хіба можна асушыць гэтую дрыгву...

Грыб. Ха-ха-ха! Дык-жа асушылі. (*Паказ-  
вае рукою*). Глядзеце, нават вока лашчыць.  
Прыемна паглядзець.

Стары дзед. Знацца, і я ёй казаў, гэта-ж  
самае, дык яна клянечца на чым съвет  
стаіць, што не цяпер, дык учацьвер, а ўсё-ткі  
дрыгва застанечца дрыгвою... Зноў зальле...

Грыб (*съмляецца*). І вы даеце веры гэтым  
казалам?

Стары дзед. А хто-ж яго ведае... Знац-  
ца, адны кажуць, што бог пасылае дождж,  
каб утапіць чорта, а другія—нібы для таго,

каб патрымаць вільгаць, бо, чарцяка-ж на сухім ня можа жыць...

Грыб. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! (Цвёрда). Ну, а мы ня хочам з імі знацца, пацлі супроць іх абодвух, і не шкадуем. (За сцэнаю чуваць: тпру, тпру... А потым голас: пашика-ду-е-це пашика-ду-е-це...)

Стары дзед (аж уздрыгнуў). Што гэта?— нячистая сіла.

Грыб (съмлецца). Ды не, старая баба.

Стары дзед (зноў жагнаецца). Што ты, што ты, Барыс!.. Ды гэта няйнай, як чорт!..

Грыб (циха). А вы пачакайце троха. (Ціханька крадзеца за кузню, цягне адтуль бабу, тая не сваім голасам крычыць). Вось які чорт!.. (Съмлецца). Здаецца, гаспадыня ваша?..

Стары дзед (Зьдзіўлена глядзіць, падыходзіць да яе, прыглядаетца. Баба хоча штосці сказаць). Ціха, каб табе зарвала! (Паўза). Ах ты гадаўка! (Замахвае кулаком).

Грыб (хватает за руку). Ня трэба! (Баба ўцякае).

Стары дзед. Ды я ёй голаву адкручу. (Хоча бегчы, Грыб ня пускае). Глядзі ты яе, падла старая, да чаго дадумалася! (Апускае руку, садзіцца). Не, пайду! (Бярэ касу, збан, торбачку). На старасці год гэтак абнясла- віць!.. (Выходзіць).

Грыб (адзін). Ну што яна вінна, яе трэба шкадаваць. (За сцэнаю чуваць: нэ-э, нэ-э... А потым голас старога дзеда: Анатоля!— пачакай). А бадай цябе, ну і скрыпяць-жа колы, проста енчаць. (Думае). І жыцьцё іх такое-ж самае, скрыпуче... Э-эх, ды ці доўга яшчэ!.. Ці доўга яшчэ пакутаваць!.. (Прыглядаецца). Хто гэта матнуўся! (Глядзіць ў бок кузьні). Мо' зноў пужаць?.. (З-за кузьні бягучь Зоська з Пяцрусём, вясёлыя, бадзёра съмяюцца).

### ЗЬЯВА III

Грыб—Зоська—Пяцрусь.

Грыб (зьдзіўлена). Адкуль гэта?.. (Глядзіць). Дзе гэта вы запэцкаліся?.. (Съмяеца). Вось чарцяняты!..

Зоська (бойка). Па гразі хадзілі, вось і запэцкаліся.

Пяцрусь. Я яе чуць...

Зоська (перарывае). Цсс!.. (Ківае пальцам).

Грыб (да Пяцруся). З якога гэта часу, ты на паўслове застанаўліваешся?.. (Падміргвае). Ага, хіба я табе не казаў!..

Пяцрусь. Ды я яе чуць выцягнуў.

Грыб (съмяеца). Адкуль, з ложка?..

Пяцрусь. Ды не, увалілася ў вогнішча.

Грыб. Ну?.. (Паўза). Дык чаго гэта вы перліся блізкі съвет?..

Пятрусь. Рыбу лавіць.

Грыб (Да Зоські). А такую плотачку вы цягнуць, нішто сабе!? (Усе съмлююца).

Зоська (глядзіць на Пятруся). Гадкі!.. (Крывіць). А як сам завяз у багну, дык аб гэтым ні гу-гу.

Пятрусь. Бо я сам выбраўся, а цябе дык прышлося цягнуць.

Зоська (нібы злое). Добра, добра, я табе адплачую!.. Пачакай толькі!..

Грыб. Дзе-ж ваша рыба?..

Зоська. Зараз пакажам. (Зоська з Пятру-  
сём бягучь за кузню і нясуць адтуль не-  
рат з рыбаю).

Грыб (разглядае). Э-э, браце, „карп“, і ты тут, кажаш, забраўся ў нерат, што ні ўзад, ні ўперад... (Паўза). Дзе-ж вы яго ўвабралі? (Дастае з нерата). Вось гэта дык ён! (Важыць). Фунтаў з пяць, калі ня болей.

Пятрусь. Э, дзе ўвабралі, ды мы з Зоськаю і яшчэ некалькі комсамольцаў ужо другі год над гэтым практикуемся, спэцыяльна разводзім.

Грыб. Дзе?

Зоська. У замковым возеры.

Грыб. То-то, я і гляджу, што вы туды кожную нядзельку ходзіце. (Моцна цісьне

рукі). Малайцы! (Паўза). Тымчасам, сёньня, калі прыедзе бацька, дык будзем закошваць, а тады справім такую вячэру, што толькі дзяржыся! Няхай ведаюць, што і дрыгвічане ўмеюць весяліцца!

Пятрусь (нібы падрос). Ну, вядома, да якога гэта часу мы будзем хадзіць, як тая нэнда... Час прышоў і нам сказаць на ўесь сьвет: і мы людзі!

Зоська. А я „карпа“, падсмажу. (Грыб з Пятрусём пераглянуліся, Зоська гэта заўажыла). Так, свайго „дрыгвічанскаага карпа“ будзем есьці самі, а што застанецца, дык няхай другім... а мы ўжо болей ня будзем есьці тое, што нам падкінуць, даволі!.. (Паўза). Бо' мы самі сабе гаспадары!

Пятрусь. Э-ге...

Грыб. А ты думаў як?..

Пятрусь. Ты толькі так і няйначай, бо, мы хоць і маленькія людзі, хоць маладыя яшчэ, можна сказаць, толькі пачынаем жыць, але ўжо робім вялікую культурную справу. (Паказвае рукою). Вось паглядзеце, колектыўна будуем хату, дык думаеце, гэта дробязь, о, не, ніколі; памагаць адзін аднаму, разам працеваць — гэта вышэйшая форма культуры. (Струк, падышоўшы, увесь час слухае Пятруся).

## ЗЪЯВА IV.

Грыб—Зоська—Пяtruсь—Струк.

Струк. Ну, ну, спаехаў ужо, арацель. (*Кладзе сякеры*). Барыс, прытрымай, браце, яго, бо' я зараз супроць выкажуся, значыцца, як гэта кажуць: апонэнтам буду... (*Абводзіць з ног да галавы вачыма, доўгая паўза*). Будзь ласкаў, адкажы мне на такое пытаньне: доўга гэта яшчэ ты будзеш прыкідацца маладзенъкім, га?..

Пяtruсь (*сур'ёзна*). Так, мы яшчэ маладыя. Мы...

Струк (*перарывае*). Пачакай, пачакай, хто гэта мы?..

Пяtruсь (*з запалам*). Ды што там ча-каць, мы толькі становімся на ногі...

Струк (*з'яртаецца да ўсіх*). Як гэта вам падабаецца: ён толькі становіцца на ногі...

Пяtruсь. Так, мы толькі нядаўна пачалі будавацца, а паглядзеце, колькі дасягненняў...

Струк. Усё гэта так, калі, скажам, да будавання (*наказвае на хату*), дык за-стаецца толькі кроквы паставіць, але адносна таго, што ты маладзенъкі яшчэ, дык гэта няпраўда... (*Паўза*). Здаецца, порткі зусім ні на маленькага пашыты!? (*Усе съмлюцца*).

Грыб. Ха-ха-ха! Дык ты-б з портак і пачынаў, а то ўсё кругом, ды навокала...

Струк. Ды яно так, але-ж іншы раз не-як лепей выходзіць, калі зойдеш з другога канца.

Пяцрусь. Заўсёды трэба ісьці проста—гэта найкарацейшы шлях.

Струк. Але, незаўсёды (*ідзе проста, находзіць на нерат з рыбаю, спатыкаецца*), спатыкнуцца можна... (*Усе съмлюцца*). Што гэта?.. (*Бярэ ў руکі „карпа“*). Нядобра, браце, карпе, падкладаць съвіньню Алесю Струку (*паказвае ў грудзі пальцам*), мне, знацца, нядобра!.. (*Разглядае*). Даволі ўжо Гавэнда паскудзіць мне на кожным кроку, дык і ты яшчэ!.. (*Усе рагочуць, аж կладуцца*).

Зоська. Што вам Гавэнда, хіба вы баіцёся яго?

Струк. Ды воўк ня столькі баіцца сабакі, колькі ня любіць звягі яго... (*Паўза*). Дзе-ж твая хата, карпе?..

Пяцрусь. У Замкавым злавілі...

Зоська. У Замкавым возеры мы штучна развяялі...

Струк. Кажаш, штучна... Добрая штучка!.. Аднаму, дык і не ўвабраць.

Грыб (*да Струка*). А калі, скажам, яго падсмажыць, дык як?..

Струк. А хто-ж яго ведае, трэба паспытадаць, а потым ужо, як Пятрусь кажа: аналізірваць з усіх бакоў, па косточках...

Пятрусь (*съмляецца*). Дык-жа не „аналізірваць“, а ана-лі-за-ваць! Разумееце?

Струк. Якая розыніца: ня кіем, дык палкаю...

Зоська. Ну добра, увечары паспытаем.  
(*Зъбираеца ісьци*).

Пятрусь. (Да *Зоські*). Пачакай. Разам пойдзем. (*Бярэ нерат, ідуць*).

Струк. Але-ж заўсёды яны разам, не раўнуючы, як голуб з галубкаю.

Грыб (*съмляецца*). Ці не раўнуеш ты толькі?

Струк (*глядзіць у вочы Грыбу*). Ну і сказаў: ды па мне няхай сабе варкуюць на здароўе. (*Паўза*). Толькі...

Грыб (*перарывае*). Толькі маладыя яны яшчэ.

Струк. Дык і я-ж гэта хацеў сказаць, што рана ён завязаў голаву.

Грыб. Каму?

Струк. Ёй, дый сабе заадно.

Грыб. Але. Трэба было яшчэ пагуляць.

Струк. А пара з іх добрая.

Грыб. Так. І па абліччы яны паходзяць адзін на другога. Адным словам, скора будзем вясельле гуляць.

Струк (*ximra*). Часамі, каб ня прышлося  
толькі радзіны наперад...

Грыб (*зьдзіўлена*). Што ты кажаш?

Струк. Тоё, што ты чуеш. (*За сцэнаю  
чувань гоман*).

Грыб (*бярэ ў рукі касу*). Ну, каса ў па-  
радку, можна і за касьбу брацца.

Струк. Калі-ж ты пасъпей упарадкаваць?

Грыб. А я, браце, сягоныя ўстаў зарань:  
чуць стала віднець. (*Нясе ў кузьню касу і  
бярэ там сякера*). Вось і ўпарадкаваў. (*Ідзе  
некалькі сялян таксама з сякерамі*).

### ЗЬЯВА V

Грыб—Струк—сяляне

Грыб. Э, якраз добра. (*Вітаецца*). Ну,  
хлопцы, за работу!

Селянін. Куды гэта ты съпяшаешься? Хоць-  
бы даў трохі адпачыць. (*Садзіцца*). Дый  
закурыць-жа трэба.

Струк. І так сапе; як кавальскія мяхі,  
яшчэ і закурыць яму... (*Усе съмлюцца*).

Селянін. Э-э, ты з кавалём мяне не  
раўняй.

Грыб. Чаму?

Селянін. Бо каваль робіць людзьмі, а  
сталяр грудзьмі... (*Закурвае*).

Грыб. Як-жа так?

Селянін. Вось паспрабуй цэлы дзень па-  
цягаць геблікам, а пад вечар яшчэ і рубан-  
кам, дык будзеш ведаць.

Струк (*падміргвае*). А калі, скажам, увесь  
дзень „пацягаць“ кавальскі молат, дык як?  
(*Паўза*). Колькі разоў прыдзеца кашулю  
выкручваць?

Галасы. Але, але.

Селянін (*хітра*). У добрага каваля ка-  
шуля заўсёды сухая, яго малаточак шмат  
лягчэйшы, чым у пісара пёрка... толькі тахт  
адбівае... (*Напявае і прыстуквае малаточ-  
кам іб бабку*). Каваль куе—жонка пяе...  
Гах! Дзі-лі! Шавец шые—жонка вые... Гах!  
Дзі-лі! Дзі-лі! Селянін арэ—жонка раве...  
Гах! Дзі-лі! Дзі-лі! Дзілі! Ма-ла-то-о-чкі раз-  
будзілі!.. Бом!

Грыб (*энэргічна*). Так, малаточки разбу-  
дзілі шматмільённае сялянства! А зараз  
гэтыя-ж малаточки выстукваюць плуг, трах-  
тар, куюць лепшую долю! (*Моўчкі ідзе  
і бярэцца за работу, а за ім, па чарзе,  
усе іныя*).

Селянін (*паволі ўстае, бярэ сякерау, па-  
чынае часаць кавалак дрэва на вокны*). А  
добра-б было, каб ва ўсіх былі плугі, а то  
пэцкаюць гэтаю сахою, усё роўна, як съвіньня  
лычам... Яшчэ і, ўраджаю чакаюць!

Струк. Плуг, дык што, але вось каб як-небудзь гэтага трахцера прыдбаць, дык тады другая справа.

Селянін. Дык-жа ўперлі грошы нямаведама куды. А...

Грыб (*перарывае, абурана*). Як гэта нямаведама куды?

Селянін (*ximra*). А так: скажам, каб іх пусьціць на плугі, дык кожнаму-б з колектыву было па плугу. (*Паўза*). Мала што можа быць...

Грыб. Чаўпеш ты, чалавеча, і сам ня ведаеш што.

Струк (*да Грыба*). А сапраўды-ж неяк дзіўна, чаму гэта няма ніякага адказу? (*Паўза*). Мо' з поўгода ўжо прайшло, як выпісалі гэты трахцер і, як кажуць, ні слуху, ні духу...

Селянін (*зласціва*). Хе-хе-хе. Щэ і каровы ня прыдбалі, а даёнку ўжо маем... Го-онар!

Грыб (*цвёрда*). Калі маем даёнку, дык і карова будзе. (*Ідзе Пятрусь*).

## ЗЬЯВА VI

Грыб—Пятрусь—Струк—сяляне.

Пятрусь. Добры дзень! (*Вітаецца*). Трошкі запазыніўся, але нічога, сваё наганю!

Галасы. Дзіндабры! Дзіва, што нагоніш!

Струк. Маё шанаванье! Як твая Пад-  
ласая жыве!? (*Усе съмяюца*).

Пяtrусь (зъдзіўлена глядзіць). Што?

Струк (глядзіць у бок селяніна). Ну і  
выдумаў: „Даёнка“... Ха-ха-ха!

Селянін. А хіба няпрауда: каравы ня  
маем, а даёнку прыдбалі... Хі-хі-хі.

Струк (да *Пяtrуся дабрадушна*). Трах-  
тарысты—дзе твой трахцер?

Пяtrусь (зразумеўши). Ну, што тут  
съмешнага? Мо' сёньня татка прывязе (*да  
селяніна*). З самога сябе съмяецеся! (*Паўза*).  
Каб адразу ўнесьці цалком гроши, дык даўно-б  
ужо атрымалі. (*Паўза*). Але дзе-ж іх возв-  
меш?

Грыб (з захапленьнем) Мужчыны!—а што  
будзе калі Ігнась прывязе трахтар.

Селянін. Чакай: трэ вунь ісьці на сена-  
жаць, а ён за нашы гроши...

Пяtrусь (*абурана*). Што?.. (*Кідаецца да  
селяніна*). Як вам ня брыдка!

Селянін (злосна). А ты ня кідайся, шchanё!  
На які чорт ён патрэбен нам, гэны трахтар!

Струк (жартуючы). А трахтарысты?..

Селянін. Ну і трахтарысты з ім!

Пяtrусь. Дзе-ж вы былі раней? Чаму  
тады маўчалі?

Селянін. Ха-ха-ха! Хіба я маўчаў? Усё  
большасць гэна праклятая!

Грыб (*спакойна*). Чаго-ж вы запісваліся ў колектыў, калі вам не падабаецца большасць?

Селянін. Колектыў—добрая штука, а трахтар—глупства. (*Паўза*). Ды хіба гэта добра, людзі вунь на сенажаць ідуць, а ён едзе нямаведама куды і чаго...

Струк. Э-э, браце, гэта ўжо занадта. Колькі, чалавечка, ён пабачыў гора, пакуль асушилі балота, дык аж страх падумаць.

Селянін. А-я-яй, які герой! (*Паўза*). Адкуль ты такі спагадлівы?..

Струк. Адтуль, адкуль і ты!.. (*Зьвяртаеца да ўсіх*). Хто ведае, колькі разоў Ігнась хадзіў пяшком у горад?..

Грыб (*рашуча, цвёрда*). Я ведаю! Усе ведаюць!

Галасы. Ведаем! Ведаем!

Грыб (*кідае сякерау*). І кажу з усёй адказнасцю за свае слова: каб ня Ігнась, дык і да гэтага часу людзі баяліся-б узяцца за гэтую дрыгву...

Галасы. Правільна! Правільна!

Грыб (*зьвяртаеца да селяніна*). А калі каму не падабаецца, дык можа ісьці на ўсе чатыры бакі!

Галасы. Выключыць! Выключыць!

(*Ідзе Бягунец з касою і насытвае, але не разабраець што*).

## ЗЬЯВА VII

Грыб—Пятрусь—Струк—Бягунец—  
Селянін.

Бягунец (злосна). Памагай бог сварыша!.. (Да селяніна). Ну, што, кум, хіба я табе не казаў, што гэта самае будзе!

Струк. Ідзі, ідзі сваёю дарогаю!

Пятрусь. Але, ідзеце адсюль, бяз вас разбярэмся!

Бягунец. Гавэнда!—дзе трахтар... Дзе гроши гуртавыя?.. (Паўза). Бацька з сынам комсамольцам у дрыгву ўтапілі!.. Ох-ох-xo!

Струк. От дзе кавалда дурное: ані нічога не панімае.

Бягунец. Глядзі, а то хутка ты ў мяне заробіш па карку.

Пятрусь. Уга!

Бягунец. Шчэ і ўга, шchanё! (Паўза). Няхай вось толькі вайна пачнецца, дык тады закугакаеш.

Пятрусь. Глядзіце, каб вам першаму ня ўсыпалі!..

Бягунец. А табе, няйначай, як на асіне месца!..

Пятрусь. А гэта паглядзім: „Хто—каго?“ (Паўза). Я сам добра ведаю сваё месца, а вы дык не. Думаецце, вы з панамі пасябру-

еце,— ніколі! А мо' зноў захацелі скідаць шапку за поўварсты?..

Бягунец. Ну і што-ж: лепш пану скіну, чым якому-небудзь смаркатаму комсамольцу...

Пятрусь. Відаць, як вы скідаеце шапку смаркатым комсамольцам... (*Паўза*). А пану дык скінеце!

Бягунец. Адчапіся ты ад мяне, брыда!  
Пятрусь. Самі вы брыда!

Бягунец (*кідаеца з касой на Пятруся*).  
Ах ты зладзюга!..

Грыб (*хватае сякеру*). Доўга ты яшчэ будзеш сваволіць? (*Бягунец уцякае і натыкаеца на Ігнася і Гірша*).

### ЗЬЯВА VIII

Ігнась—Гірш—Грыб—Струк—Пятрусь—  
сяляне.

Ігнась (*схваціў за рукаў Бягунца*). Што гэта?.. (*Бягунец вырываеца*).

Галасы. Трымай яго!

Ігнась (*штурхнуў ад сябе*). Уцякай, пакуль жывы. (*Развеёў рукамі*). Ну, ну, ня трэба!

Галасы. Пусьці! Ды мы яму! Пусьці!

Ігнась (*уласным голосам*). Кажу, застанавецся! (*Усе сталі, нібы ўкопаныя, глядзяць на Ігнася, як-бы чакаючы далейшага распаратаджэння*). Ну, трахтара прывёз.

Галасы. Ура! ура! Дзе! Ура! Ура! (Паджідаюць уверх шапкі).

Ігнась. Ён на станцыі. (Звяртаеца да Пяцруся). Ідзі, сынку, зьеш трохі, ды гайда з Гіршам.

Гірш (з пугаю ў руках). Але-ж трахтар, дык трахтар, ня трахтар, а машына. (Прыглядаеца). Ну і дом. (Глядзіць навокал). Э, ды вёска Дрыгвічаны зусім іншай стала,— куды ні глянь, дык ёсьць на што паглядзець.

Ігнась. А ты, сынку, барджэй толькі, ды глядзі, каб нічога не зламаў.

Пяцрусь. Не, не, да вечара прыеду. (Ідзе).

Струк (у дагонку) „Даёнка!?” (Да селяніна). Вось і кароўку маем!.. (Селянін апусціў галаву).

Ігнась (звяртаеца да ўсіх). А мы на сенажаць!

Струк. Ды як...

Ігнась (перарывае). Увечары пагамонім. Касьба—гарачы час. (Ідзе цвёрдымі крокамі). Гайда! (Усе ідуць за ім).

## ЗАСЛОНА

---

## Абразок другі

Дэкорацыя тая-ж. Агата састаўляе сталы і на-  
крывае абрусам. Вечар.

## ЗЬЯВА І-ая

Агата (адна)

Агата. Дзякую табе, божа мілы, прыждалі  
лепшага жыцьця! (*Садзіца на заслоне, каля  
стала*). Нешта-ж нашы доўга ня ідуць... Каб  
з Пятрусём чаго ня здарылася! Надта-ж ма-  
лады ён трахтарысты—ня дай бог, зломіць-  
што... (*Паўза*). Чаму-ж бы гэта Ігнасю зажа-  
далася вячэраць толькі тут, каля новае хаты,  
дык і сама ня ведаю? (*Устае, падыходзіць  
да вакна*). Ды яно вядома, трэба раз наза-  
ўёды парваць з старым жыцьцём. (*Уздыхае*).  
Але-ж цяжка неяк, адвагі не хапае, пры-  
вычка—другая натура. (*Паўза*). А сенажаць-  
якая, усе людзі завідуюць, гэта-ж кажуць:  
„да чаго дадумаўся твой лысы, спрадвечную  
дрыгву асушишыў“... (*Паўза*). Ой ты, лысіначка  
мая даражэнская! (*За сцэнаю чуваць вы-*

страл, а потым галасы: „Дзяржы, лаві,  
дзяржы”, „ой! ой!”. Агата, спалохаўшыся,  
бяжыць за кузню. Ідзе Ігнась, якога пад-  
трымлівае Струк. Ігнась скрыгоча зубамі.  
Ззаду ідуць сяляне, адзін з іх нясе Ігна-  
севу касу. Агата выбягае з-за кузні і кры-  
чыць). Саколік мой!

## ЗЬЯВА II

Агата—Ігнась—Струк—Сяляне

Струк (да Ігнася). Куды?

Ігнась (кусае губу). У левую... (Паўза).  
А мо' ў грудзі?.. (Мацае каля сэрца). Не!..  
(Садзіца, моцна съціскае параненую руку).

Агата (крычыць). Авэй... авэй... хто асьме-  
ліўся!.. За што!.. (Галосіць). За што нас бог  
карае... Царыца нябесная! Няўжо мы такія  
грэшныя...

Ігнась. Ня кречы, старая! Страшнага ні-  
чога няма...

Агата (рве кашулю і перавязвае вышэй  
локця руку). Зживуць цябе са съвету!..  
(Плача). А за што?..

Струк. Хто-ж бы гэта быў? (Думае).  
Э, ці не гавэнда толькі!..

Ігнась. Кінь ты! (Да Агаты). Мацней  
трохі...

Агата. Добра, Ігнаська, добра.

Ігнась. Горача... Вады!.. (*Агата бяжыць у кузню і адтуль нясе вядро з конаўкаю*).  
Млосна неяк...

Агата. Глыні трохі вады і можа адыйдзе.

Ігнась (бярэ ў руку конаўку, *n'e*, а потым глядзіць у вочы Агаце). Ды шмат лепей! (*Весялей*). А ты старая ўжо спужалася?.. (*Агата плача*). Ды па гэтым жыў буду. (*Мацае руку*). Добра, што хоць костку не зачапілі! (*Сяляне ўвесь гэты час стаялі, як укапаныя, і з пачуцьцём жаху глядзелі на Ігнася, а зараз відаць нясьмёлы рух і асьцярожная ўхмылка*).

Селянін (выходзіць наперад). Ня можа быць, каб кум Апанас пашоў на гэта! (*Сярод сялян хваляванье, гоман*).

Струк (*xitpa*). Ды не, дзе вы бачылі!..  
Вось толькі мо' хто-небудзь карабін выкраў!..

Селянін. Ага! Дык-жа ён даўно памяняў на абрэз. (*Idze стary dzed*).

### ЗЪЯВА III

Стары дзед—Агата—Ігнась—Струк--  
Сяляне

Стары дзед (доўга глядзіць на Ігнася).  
Ня будзе, дзеткі, дабра... (*Усе напружана сочаць за кожным рухам дзеда, нібы чахаюць раскрыцця сакрэту*). Злавіць, шэльму, трэба!

Ігнась. Ха-ха-ха! Няма каго лавіць: шукай ветру ў полі...

Стары дзед (*Падыходзіць бліжэй да Ігнася, а за ім таксама і сяляне, таемна апавядает*). А ты паслухай: еду гэта я каля могілак... (*Глядзіць, каб дзе сесьці*).

Агата (*зьмятае хвартухом заслончык*). Дзядунька, вось тут, даражэнькі!

Стары дзед (*садзіца*). Гляджу, мой конь наставіў вушы... я туды, я сюды, нікога ня відаць... (*Паўза*). Потым стрэл!.. (*Здрывануўся*). Конь у бок: нехта матнуўся... з абрэзам... Покуль я саскочыў з калёс... (*Кашляе*). Пхэ, пхэ... Зірк—ды нікога ўжо і няма.

Ігнась. (*устае, глядзіць на селяніна*). З абрэзам?.. (*Селянін некалькі крохаў адыходзіць назад*).

Струк. Ё...

Ігнась (*паглядзеў на Струка*). Ня можа быць! (*Скрыгота зубамі*). А далей?

Стары дзед. Э, дай, божа. памяць!.. (*Трымаецца за голаў*). Ага, ага, успомніў: нібы каваль наш пабег за ім...

Ігнась (*аглядаецца навокал*). Барыс! Барыс! ці ня здурэў ён толькі... (*Ходзіць то ўзад, то ўперад, застанавіўся*). Хлопцы, дык як-жа гэта так?..

Стары дзед. Злавіць, шэльму, злавіць!..  
(Да Ігнася). Ну, я тады кінуў свайго қаняку,  
дый бягом на могілкі: аж бачу першы, не-  
знаёмы, знацца, нібы ў каноплі...

Ігнась. Ну, а каваль, ён куды?..

Стары дзед. Знацца, і ён за ім...

Ігнась (энэргічна). Старая, давай кол!  
(Агата плача, гоман, Ігнась хватае ў кузьні  
кол і бяжыць). За мною!

Стары дзед (забягае наперад). Не, не,  
ты ня пойдзеш! (Зъвяртаецца да ўсіх).  
Знацца, покуль дабяжыць, шчэ асунецца.

Галасы. Правільна! Правільна!

Стары дзед. Я з вамі! Злавіць, шэльму,  
злавіць! (Усе бягуць).

Агата (напалохана глядзіць на Ігнася).  
Ігнаська, мой ты саколік, ідзі дамоў, ад-  
пачні трохі...

Ігнась (дрэнна сябе адчувае). А-ах!..

Агата. Ну, пойдзем, пойдзем, родненъкі.

Ігнась (ідзе, п'е ваду). Куды? (Садзіца,  
каля стала). Гледзя куды?..

Агата. Ды ў старую хату, там цішэй,  
спакайней...

Ігнась. Ха-ха-ха! Ой, не, старая, туды  
мяне не зацягнеш!.. „Цішэй, спакайней...“  
(Глядзіць на Агату). Нездарма кажуць, што  
ў ціхім балоце чэрці водзяцца... Абрыдла  
старая хата (наказвае рукамі), з такімі ва-

кенцамі. Не пайду я туды! Хочаца новай  
(разводзіць рукамі), з такімі вокнамі (устае),  
каб сонейка съяціла круглы дзень. (Хо-  
дзіць). Разумееш?—хочаца съвету.

Агата. Ігнаська, калі-ж не даюць нам яго...

Ігнась (цъвёрда). Самі возьмем! (Паўза).  
Дык няўжо ён?.. Не, не, не!.. (Думае). А мо'  
за грошы?..

Агата. Ды няйначай, як падкупіў хто.

Ігнась (застанавіўся). Каб скарэй ведаць!  
(Бярэ кол). Самому!..

Агата. Куды ты?

Ігнась. У каноплі... (Ідзе Зоська, нясе роз-  
ныя рэчы, ставіць на стол. Па яе вачох ві-  
даць, што яна хоча нешта сказаць, але не  
адважваеца).

#### ЗЬЯВА IV

Ігнась—Агата—Зоська

Ігнась (да Зоські). Кажы.

Зоська (паказвае рукою). Там у кано-  
плях... Нібы злавілі...

Ігнась. Няўжо, злавілі? Бягу! (Шпарка  
ідзе).

Агата (бягом за Ігнасём). Ня ідзі туды,  
ня ідзі—зъб'юць гэтыя недавяркі...

Зоська (памкнулася бегчы). Цётачка!—  
не заб'юць. (Паўза). Ну, навошта я казала? (Садзіца каля стала, марыць). Пятрусёк,  
мой любы, дзе ты? Дзе ты, мой да-  
ражэнькі? Каб ты ведаў, як я цябе кахаю? (Доўгая паўза). А татку ўжо другі раз са-  
сьніла: што гэта знача? (Успамінае). Нібы ся-  
дзім гэта мы з Пятрусём на прызыбе, глядзім,  
некта ідзе... Сталі прыглядацица: аж гэта татка...  
Мы моцна, моцна абняліся, нібы баймося яго,  
і чакаем, што ён скажа: „Ня бойцеся!..“  
Ажно не, паглядзеў гэта ён на нас сувора,  
дый кажа: „Ня будзе вам добра на белым  
свяце!..“ А потым: „Ня я буду, калі не за-  
таплю дрыгву“... Яшчэ трохі пачакаўши:  
„Крывёю, зальлю!.. Комсамольскаю крывёю!..  
Дый чарцей напушчу!.. Няхай смокчуць вашу  
кроў!.. А перш за ўсё—кроў дачкі мае!..“  
(Паўза). Тады ўстае Пятрусь, зрабіўся вялі-  
кім, вялікім (Прыустае), ды як крыкнε:  
„Дзядзька Банадысь?—не дачакацца вам гэ-  
тага, як не дачакаліся і хутароў!..“ (Паўза).  
Ну, а што далей, дык ня помню. (Разважае).  
Сказаць аб гэтым Пятрусу ці не? (Паўза).  
Не, лепей ня трэба, бо съмяяцца будзе. (За-  
сцэнаю чуваць гоман. Глядзіць у бок вёскі).  
Нібы вядуць. Цікава, хто-ж гэта адва-  
жыўся страляць? (Ідуць: Струк, Стары  
дзед, сяляне).

## ЗЬЯВА V

Зоська—Струк—Стары дзед—Сяляне

Зоська. Як, не знайшлі?

Селянін. Дзе там! Хіба яго знайдзеш:  
ды ён за гэты час чорт ведае дзе апынуўся...

Стары дзед (*садзіца, кашляе*). Пхэ,  
пхэ... Злавіць, шэльму, злавіць!

Селянін. Хіба мы сабакі—за ім ганяцца!  
(*Сярод сялян хваляванье*).

Струк (*ходзіць*). Ды няйначай, як га-  
вэнда! (*Спахваціўся*). Трэба ў міліцыю.

Селянін. А што міліцыя? Покуль дой-  
дзеш, дык і съязмнене! Ды хіба будзе які  
толк з гэтага?

Зоська. У міліцыю, у міліциую!

Стары дзед. Каб на могілкі яшчэ...  
(*Паўза*). Але-ж [я стары... (*Кашляе*). Пхэ-  
хэ... Знацца, ногі ня ідуць...

Селянін (*хвалюеца*). Выдумляеш ты,  
стары, і сам ня ведаеш што... (*Хітра*). Тоё  
і на могілках знайдзеш, што і ў каноплях...

Стары дзед (*паглядзеў на селяніна і  
зьвяртаеца да Струка*). Алесь!—а на мо-  
гілкі, знацца, трэба было-б зьбегаць. (*Паўза*).  
Дый Пятруся нешта доўга няма?.. Каб?..

Зоська (*крычиць*). А-а-ай! (*Бяжыць, су-  
тыкаеца з Ігнасём і Агатаю*).

## ЗЬЯВА VI

Ігнась—Агата—Зоська—Струк—Стары  
дзед—Сяляне.

Ігнась (*моцна съціскае параненую руку, скрыгоча зубамі*). Ды што ты, дачушка, хіба ты ня бачыла?

Зоська (*поўныя вочы сълёз*). Татка!.. Дзядзечка!.. (*Хватает за здоровую руку і цягне*). На могілкі!.. Пятруск мой даражэнкі!.. (*За хатаю чуваць стрэл*).

Ігнась (*стайць на месцы, нэрвова кусае губу*). Што?..

Агата (*кідаеца вобземлю, крычыць не сваім голосам*). А-ай!.. Пятручок!.. Мой маленькі!.. Дзіцятка маё!..

Ігнась. Што гэта за напасьць!.. (*Бяжыць, а за ім Зоська, Струк, сяляне. На сцэне стари дзед і Агата*).

Агата (*плача*). Родненькі ты мой!.. (*Устае і бяжыць, расстапырыўши руки*.) Сокал мой маладзенькі!..

Стары дзед (*памкнуўся ісьці*). Агата! Агата! (*Зноў сеў, цяжка ўздыхнуў*). Вось табе і на, а здаецца-ж свае людзі... (*З-за кузьні ціханька крадзеца селянін*). Уздумаў чалавек асушыць балота, дык на табе: не даюць чэрці... (*Ківае галавою*). Знацца, нездарма кажуць: „як чалавек на гару, дык

чорт за нагу...“ (Пачу́шы пра чорта, селянін застанавіўся, асьцярожна абышоў на вокаł, падлез пад стол і няўмысьля дакрануўся да нагі старога дзеда. Дзед аж уздрыгнуў, жагнаециа). А такі ёсьць чэрці!..

Селянін (накідаециа на дзеда, пачынае душыци). Вось вам каноплі!.. Вось вам молкі!..

Стары дзед (хрыпла крычыци). Чорт!.. Чорт!.. Ратуйце!.. Ратуйце!.. (за сцэнаю гоман, галасы: „Дышы гадзюку! Не! Не! Лаві! Лаві таго!“ Бяжыци Грыб з абрэзам у руках. Струк вядзе звязанага Бягунца. Сяляне штурхаюць яго, хто кулакамі, а хто і палкамі...).

## ЗЬЯВА VII

Грыб—Ігнась—Струк—Агата—Зоська—  
Стары дзед—Сяляне

Грыб (накідаециа на селяніна). Вяжы яго! (Вяжуци). Ах ты—провокатар!

Стары дзед (ніяк ня можа прыйсьці ў сябе, крычыци). Ратуйце!.. Чорт!.. Чэрці!.. Чэрці!.. Чорт!..

Грыб (съмлециа). Дзядунька, няма ніякіх чарцей! Гэта людзі іх выдумалі! (Паднімае старога дзеда).

Стары дзед (глядзіць на Грыба, жагнаеца). Згінь—нячыстая сіла! (Жагнаеца).  
Згінь... згінь... згінь...

Агата (плача). Ці не звар'яцеў толькі?..

Стары дзед (стаміўся кричучы). Людзі плачуць, чэрці скачуць... (Скача). Го-о-оп, го-о-оп, го-о-па-па!..

Ігнась (глядзіць на дзеда). Што вы дзед?.. (Кусае губу).

Стары дзед (гістэрыйна съміеца). Хаха-ха-ха! Ох-хо-хо-хо! (Трымаеца за шыю). Ах-ха-ха-ха! (Асунуўся як сноп).

Агата (плача). А-ай!

Ігнась (да Агаты). Ну, ня будзь маленькаю! (Паўза). Скарача-б якога, ці што?

Агата. Дзе-ж ты яго тут возьмеш? (Да Зоські). Зьбегай, дзеткі!

Зоська. Ды гэта-ж вельмі доўга. (Зьнімае з галавы хустку, камечыць, намачыла вадою і прыкладае да галавы старога дзеда).

Стары дзед (стогне). Дзе я?.. Дзе мая старая?.. (Паўза). Антоля! Ды падыйдзі-ж ты.

Грыб (паднімае дзеда і вядзе да стала). Вы каля мае кузьні.

Стары дзед (садзяца, доўга глядзяць на Бягунца). А-а-а-а, дык гэта ты, Апанас!.. (Да Грыба). Ён?..

Грыб. Але, але.

Стары дзед. Знацца, злавілі шэльму!

Ігнась. А вунь і другі.

Стары дзед. Дзе? (*Глядзіць на селяніна*). І ён?.. Як-жа гэта так?

Струк. Ды гэта-ж той самы чорт, які вас душыў.

Стары дзед. Не, не, ня можа быць!..  
(*Прыустае, мацае шыю, жагнаеца*). Ды не, бронь божа, ня ён...

Ігнась (да дзеда). Ды каб не Барыс, дык напэўна задушыў-бы.

Стары дзед (*глядзіць на ўсіх, нібы пытаем, ці праўда*). Няўжо праўда?

Галасы. Праўда, праўда!

Стары дзед (*падыходзіць да селяніна і плюе ў вочы*). Цьфу табе ў вочы, брыда!

Галасы. Добра дай! Здраднік! (*Накідаюца на селяніна і штурхаюць, хто чым і куды...*).

Ігнась. Стойце! (*Рашуча*). Стойце, кажу!  
(*Падыходзіць да Бягунца*). Як-жа гэта ты адважкыўся?

Галасы. Ды няйначай, як падкупіў хто!  
Бі ў морду—скажа! (*Хваляванье, гоман*).

Ігнась. Што цяпер з табою рабіць?

Галасы. Забіць! Забіць! Горкую траву з поля вон! Забіцы! Забіцы! (*Накідаюца на Бягунца*).

Ігнась (*сувора*). Пачакайце, кажу! (*Усе адыходзяць*). Ну, дык скажаш, ці не?..

Бягунец (*Апусьціўшы голаў*). Поп...

Ігнась. А-а, вунь адкуль... Ну, а далей?..

Бягунец (*нерашуча*). Поп... дый каморнік Каракун... Дый ён... (*Паказвае на селяніна*). Падбухторылі... (*Паўза*). Цябе і Пятруся... Разам, у адзін дзень...

Селянін. Няпраўда, няпраўда!.. Ён кляўся Банадысю нябожчыку... звесыці з съвету... (*Ідзе Гірш*).

### ЗЬЯВА VIII

Тыя-ж і Гірш

Гірш (*шпарка ідзе, усе расступаюца*). Жывы? Жывы? Ігнаська, ты такі дальбог жывы, га?

Ігнась. Як бачыш. (*Паказвае*). Толькі руку...

Гірш (*съцёбае пугаю Бягунца*). Недавя-  
рак! А што, каб ты ў сэрца папаў, дык і  
каюк, ня было-б Ігнася, разумнейшае галавы  
ў вёсцы!

Зоська (*да Гірша*). А дзе Пятрусь, ча-  
му яго так доўга няма?

Гірш. Гм... Дзе Пятрусь?.. Пятрусь хутка  
тут будзе! Ён едзе сабе і ў вус ня дзьме.  
О, каб ён ведаў, дык даўно-б ужо быў тут,

а то ён паволі сабе... Э-э, дык давай адвязу  
ў сельсавет.

Ігнась (*съмлеща*). Каго?

Гірш. Каго?.. (*Паказвае пугаю*). Гэтых  
недавяркаў. Ах, ах, вот недавяркі, а яшчэ  
хрышчоня!.. (*Усе съмлеща*).

Струк (*съмлеща*). Гірш!—дык іх-жа сам  
поп блаславіў на сіе дзеяства...

Гірш. Які поп, гэты стары поп?.. (*Хо-  
дзіць*). Ай, ай! Вось чорт сівы! (*Застана-  
ваўся*). Ну, дык хутчэй, бо' будзе цёмна.

Грыб. А ты такі думаеш везьці: многа  
гонару...

Гірш. Ну, хай будзе з гонарам... (*Хо-  
дзіць*). Ды хутчэй-жা, хутчэй, бо' там ужо  
даўно чакаюць гэтых малойчыкаў...

Ігнась. Як, няўжо і там ведаюць?

Гірш. Гм... Там ужо зрабілі гішэфт: узялі  
папа, дый пана каморніка Ка-ра-чу-на, або-  
дных, знацца, разам (*съмлеща*), за гарба-  
таю...

Ігнась (*весела*). Хлопцы, дык кладзі на  
воз! (*Бягунца і селяніна вядуць*). Ды ўвя-  
жыце там мацней, каб...

Грыб. Добра, добра!

Ігнась (*да Гірша*). А ты, Гірш, хутчэй!

Гірш. Э, ды я зараз! (*Ідзе*).

Зоська (*у дагонку*). Дзядзька Гірш,  
дзядзька...

Гірш (застанавіўся). Што?

Зоська. Ганну Піліпаўну, адтуль...

Гірш. Ведаю, ведаю. (*Выходзіць*).

Ігнась. Ну, а ты, старая, рыхтуй вячэру.

Агата (*ідзе ў кузню*). Добра Ігнаська,  
добра.

Ігнась (*падыходзіць да стала*). Што-ж  
ты, дачушка, тут прынесла?

Зоська (*весела*). Рыбы падсмажыла.

Агата (*нясе міску з страваю*). Ігнаська,  
мо' і вячэры ўжо ня трэба?

Ігнась. Чаму?

Зоська. А сапраўды, мо' Пятруся пача-  
каем?

Ігнась. А як-жа, ды вядома, што пачакаем.

Зоська (*рада*). Ён, напэўна, галодны,  
галодны...

Ігнась (*глядзіць на Зоську*). Малайцом ён  
у нас, дый ты разам з ім.

Зоська (*сарамліва*). Ды што вы?

Агата (*кроіць хлеб*). Бацька праўду кажа.  
Трэ' было-б ужо...

Ігнась. Але, але, старая, трэба было-б ужо...

Зоська (*разумее ў чым справа, але не  
паказвае віду*). Трэба было-б ужо... мо' хоць  
піва прынесьці...

Агата. Ёсьць, ёсьць... (*ідзе ў кузню і  
выносиць піва*).

Ігнась. Гм... Гэта мне падабаецца. (За сцэнаю чуваць гоман, галасы: „Ну і добра, нечага ня трэба везьці“. Адным словам, пашанцавала:).

Зоська (бяжыць насустрач). Ідуць.

Ігнась. Хто?

Зоська. Усе. (Паўза). І міліцыянэры...

Ігнась. Куды?

Зоська. Сюды.

Ігнась. Як?

Зоська. Так. Абодвух павялі.

Ігнась. Хто?

Зоська. Міліцыянэры. (Ідуць: Грыб,  
Струк, Гірш, Сяляне).

### ЗЬЯВА IX

Агата—Ігнась—Зоська—Стары дзед—  
Грыб—Струк—Сяляне

Стары дзед (увесь час сядзеў у глыбокай задуменнасьці, а зараз нібы спрасонку). Што?.. Што?.. Знацца, уцяклі недавяркі?..

Гірш. Але.

Агата (выходзіць з кузьні, зьдзіўлена).  
Як?.. Уцяклі?..

Гірш (да дзеда). Але, зрабілі гішэфт.

Стары дзед (хвалюеца). Які гішэфт?..  
З кім?..

Гірш (*падыходзіць да дзеда і поруч садзіца*). Знацца з міліцыянэрам, пад расьпіску...

Стары дзед. І гэнага чорта!? (*Усе съмлюцца*).

Грыб. Абодвух.

Стары дзед (*Да Гірша*). І, кажаш, пад расьпіску?..

Гірш. А як-жа, ды хіба можна іначай?

Стары дзед. Ну і добра, нечага меней будзе ўсялякай брыды!

Струк. Але, лягчэй асушаць...

Грыб (*весела*). Яшчэ да чорта засталося гэнае, як кажа дзед, брыды, але мы ня будзем зьвяртаць на яе ўвагі... (*Чухае патыліцу і зьвяртаецца да Струка*). А заўтра, нібы нядзелька?..

Струк. Нібы так, а што?..

Грыб (*глядзіць на Ігнася, нясьмела*). Каб як музыкаў...

Струк. Ды яно добра-б было (*глядзіць на Ігнася*), але...

Ігнась (*тримаеца за руку*). Нічога, нічога, дый я мо „казачка“ як-небудзь...

Грыб. Алесь! дык, як-бы гэта...

Струк (*падміргвае*). Мумяントальна... (*Бяжыць у бок вёскі і падпявае*). Цім-ці, дрым-ці, цім-ці, дрым-ці, цім-ці, дрым-ці, го-папа!.. (*Усе мімаволі падхватваюць гэтых ма-*

тыу і губамі выцінаюць. Кожны скача па-  
свойму).

Грыб (крычыць). Алесь! Алесь!

Ігнась (съмляеца). Уга! Ды ён ужо няма-  
ведама дзе апынуўся.

Грыб. А я хацеў сказаць, каб цымбалі-  
стага ўзяў.

Ігнась. Съмешна, хіба ён ня ведае! (Паў-  
за). Ну, як, старая?

Агата. Гатова. (Зъвяртаеца да ўсіх).  
Сядайце, калі ласка. (Усе садзяцца за стол).

Ігнась (Глядзіць на Агату). Агата!

Агата (паціскае плячыма). Ды ёсьць  
трохі... (Ідзе ў кузню і нясе адтуль мо' з  
поукватэркі...)

Ігнась (налівае, бярэ ў руکі чарку і пад-  
німае ўверх). Ну, старая, будзь здарова! (Да  
усіх). Будзем жывы!

Галасы. На здароўе. На здароўейка,  
Ігнаська!

Агата (да Ігнася). Я ня буду, пускай да  
Барыса! (Ігнась ставіць на стол чарку).

Галасы. Не, не! Як-жа так! Павінна вы-  
піцы! (Хваляванье, гоман, адна з жанчын  
устае і зъвяртаеца да Агаты). Вып'ем,  
кумка, вып'ем тут, на тым съвеце не дадуць.  
(Зноў гоман, рогат). Правільна! Правільна!

Стары дзед. Агата!—знацца, калі даюць—  
дык пі, а як б'юць—дык уцякай!

Грыб. О не: калі даюць—пі, але як б'юць—не ўцякай! Горш будзе!

Гірш. Агата!—ты разумная кабецина, але выпі! Сёньня-ж свята! Каб і ў чарках было гэтак суха (*паказвае рукою на асушаныя балота*), як і там на пазагуменьні!

Галасы. Правільна! Правільна!

Ігнась. Ну дык будзь здарова!

Агата. На здароўе!

Галасы. Брава! Брава!

Ігнась (*n'e, налівае чарку, дае Агаце*). Выпі, старая, ды, як кажа Гірш, каб суха было!..

Агата (*бярэ чарку*). Госьцейкі, мае вы міленькія, мае вы даражэнькія, мае вы залаценькія, колькі мы сълёз вылілі праз гэтую дрыгву... (*Паўза*). Дык давайце хоць раз на сваім жыцьці вып'ем дый пагамонім палюдзку. (*P'e, а рэштку ўверх вылівае*).

Зоська (*крывіца*). Мусіць горка?... (*Дае закуску*). Закусце, цётачка.

Агата (*закусвае*). Дзякую, дзеткі. (*Съпявает*). Горкая гарэлачка, але п'юць. Дрэнна замужам, але ідуць...

Зоська. Чаму, цётачка, дрэнна?

Агата. Многа, дзеткі, аб гэтым казаць. (*Гоман, n'юць, закусваюць, чарга даходзіць да Гірша*).

Гірш (*устае*). Ігнаська! Слухай! Ды ці чуеш ты?

Ігнась. Чую, чую.

Гірш. П'ю гэтую чарку за твае здароўе,  
за твой розум, за асушанае балота!..

Галасы. Асушы! Асушы! Ура! Ура! (Адзін  
з сялян пачынае съпяванье).

А ў бары-бары—

Тры дарожанькі

(Усе падхватваюць).

Гэй, гэй, гэй!

Тры дарожанькі. } 2 разы

Тудою ішлі

Тры малойчыкі.

Гэй, гэй, гэй...

(Ідзе Струк, а з ім два скрыпачы і цым-  
балісты).

## ЗЬЯВА X

Тыя-ж—Струк—музыкі

Струк. Э-э, дык вы ўжо распачалі?..  
(Зьвяртаецца да музыкаў). Гэй, музыкі, без'-  
языкі, грайце!

Ігнась. (да Струка). Сядай, браце!

Струк (садзіцца). Зоська! — дзе-ж твая  
рыба; хоць пакаштаваць.

Зоська. Зараз, зараз. (Падае рыбу).

Струк (не, закусвае рыбу). Ось гэта  
дык рыба! (Да Гірша). Як ты скажаш?

Гірш (*трокі п'янаты*). Уга, хіба гэта  
рыба: гэта ня рыба, золата!

Агата (*съпявае*).

Выбачайце маё госьцейкі  
На маю чэсьць,  
Як я рада і радзёханка,  
Што вы ў мяне ёсьць.

Ігнась (*устае*). Э-эх, самі ногі ходзяць!

Струк (*устае, звяртаецца да музыкаў*).  
А ну, як той Саўка кажа: іграй, а не—гроши  
аддай! (*Музыкі іграюць „казачка“*).

Ігнась. Дык пойдзем, ці што, старая?

Агата. Пойдзем! (*Агата з Ігнасём скочуць, потым да іх далучаюцца: Зоська з Струкам, Грыб, сяляне, стари дзед скача седзячы на заслоне*).

Зоська (*перастала скакаць*). Ой, ой,  
нешта нудзіць...

Агата (*дае ваду*). На, дзеткі, выпі, мо'  
перастане... Мусіць, зьела нешта нядобрае...

Струк (*падыходзіць да Зоські*). Ну, што,  
Зоська: хіба я не казаў, каб не хадзіла рыбу  
вудзіць, бо будзе нудзіць... (*Усе съмлююцца*).

Агата (*зразумеўши, глядзіць на Ігнася*).  
Ну, вось бачыш...

Ігнась. Ну і добра, дзе Пятрусь, унучак  
будзе!..

Зоська (*дрэнна сябе адчувае*). Да не,  
гэта так сабе...

Галасы. Брава! Брава!

Струк (жартуючы). Адным словам: на  
ўсіх франтох перамога! (Падбягае да Ігнася).  
Гушкаць дзеда! (Усе дружна хватаюць Ігнася  
*i* пачынаюць гушкаць),

Ігнась (скрыгоча зубамі). Руку!.. Руку!..  
Грыб. Даволі ўжо даволі.

Ігнась. У-ух! (Паўза). Не мяне трэба, а  
Пятруся, ён усё, ды ячэйка...

Галасы. Ведаем! Ведаем! Будзе *i* яму!

Струк (да Зоські, жартуючы, съпявает).

Наш бусел-палятун  
Схваціў дружку за каўтун:  
Валачыў, валачыў  
Ды ў памыі памачыў.

Зоська (нібы злосна). Вот калі, ну *i*  
язычок-жа ў вас!

Струк (хітра), А ня ўсе роўна калі... (Да  
музыкаў). Дык грайце-ж! (Музыкі іграюць  
„Ляўоніху“, усе скачаюць).

Агата (ківае пальцам). Зоська! Табе ня  
можна.

Зоська (праз сълёзы). Вот калі. (Ідзе, са-  
дзіцца каля стала, прыслушоўваеца). Ці не  
Пятрусь толькі? (За сцэнаю чуваць, як гудзе  
мотор. Зоська бяжыць *i* крычыць). Пятрусь!  
Пятрусь! (Да музыкаў). Іграйце „Марш Бу-

дзёнага", яго любімы марш. (*Музыкі іграюць, Зоська пачынае съпяваць*).

Будзёны — наш брацішка, з намі  
    ўвесь народ...

Загад: галоў ня вешаць, а ісьці ў  
    паход,

Бо' з намі Варашылаў, наш чыр-  
    воны афіцэр!..

Здалеем кроў праліць за  
    ЭС-ЭС-ЭС-ЭР.

(*Усе падхватваюць*).

Вядзі-ж, Будзёны, нас съмляей у бой!  
Хай гром грымыць, няхай пажар  
    кругом —

Мы—беззаветныя героі ўсе,  
І ўсё наша жыцьцё—барацьба!..

(*Мотор прыціх. Ідзе Пятрусь, Зоська бя-  
жыць яму насустрач*).

## ЗЪЯВА XI

Тыя-ж і Пятрусь

Зоська (*шэпча нешта Пятрусу на вуха,  
той махае рукою*). Як-жа так?

Пятрусь. Ды нічога, нічога, хай ведаюць!  
(Да ўсіх). Прывёз! Глядзеце, якая прыго-  
жасць! (*Панура*). А дзе-ж тыя?

Струк (съмляеца). Пад расьпіску...  
Пятрусь. Ага! (Ідзе да Ігнася, глядзіць).  
Ну, як?

Ігнась. Ды нічога, сынку, нічога... (Глядзіць то на Зоську, то на Пятруся). Вітаю, сынку, вітаю! (Гоман, музыкі граюць нейкі марш, Пятруся хватаюць і высока, высока падкідаюць: Крычаць: Ура! Ура!).

Пятрусь (сам крычыць). Ура! Ура! Годзі!  
Заўтра будуць з ячэйкі, з раёну. Ура! Ура!  
(Вырываеца, бяжыць, становіца на заслон,  
крычыць). Машыну паглядзеце, ды сядайце  
ўсе, усіх вывезу з дрыгвы!.. (Усе бягуць, Пятрусь цалуе Зоську).

Стары дзед (бяжыць). І мяне, і мяне!..  
Пятрусь. Сядайце і вы!

Стары дзед. Знацца, ня ўзълезу я, стары  
ўжо...

Пятрусь (бярэ пад руку старога дзеда,  
той не пасьпявае сыйсьціся). А мы падсадзім:  
на тое-ж мы і колектыв, каб памагаць  
адзін другому!


### ЗАСЛОНА.

24801

1924

LIBRARY

1894 F. C.



ЦАНА 30 КАП.

В0000002599725

